

ЗВЯЗДА

№ 189 (5265)
СЭРАДА
21
ЖНІУНЯ
1935 г.
ГОД ВЫДАВАННЯ XVIII

С Ё Н Н Я У Н У М А Р Ы:

VII КАНГРЭС КОМУНІСТЫЧНАГА ІНТЭРНАЦЫЯНАЛА. — ЗАКЛЮЧНАЕ СЛОВА т. ЭРКОЛІ. — ПРАМОВЫ т. БАРЫСЕВІЧА, т. ЛІГУАНА.
ЗАГАД НАРОДНАГА КАМІСАРА А БАРОНЫ АБ ЧАРГОВЫМ ПРЫЗЫВЕ У РСЧА. — ЗАГАД НАРОДНАГА КАМІСАРА А БАРОНЫ АБ ЗВАЛЬНЕННІ У ДОУГАТЭРМІНОВЫ ВОДПУСК РАДАВОГА І НАЧАЛЬНІЦКАГА СКЛАДА ТЭРМІНОВАЙ СЛУЖБЫ.

ПЕРАДАВАЯ: ПАСЕЯЦЬ У ТЭРМІН І ВЫСОКАЯКАСНА. ПАСТАНОВА СНК БССР АБ АЗІМАЙ СЯЎБЕ. АРТЫКУЛЫ: САВОСТАУ — АПАШЛЕННЕ ВАЖНЕЙШАГА ДАКУМЕНТА. — ЯН ПАУЛОУСНІ — У ПАЛОНЕ ЛЕНІ І ВЕСТУРБОТНАСЦІ. ПІ. ПТАЛА-АВІСІНСКІ КАНФЛІКТ. ВЯЛІКІ УРАГАН НАД РАСТОВАМ.

Пасеяць у тэрмін і высокаякасна

У гэтым калгасным ладзе ёсць велізарнейшыя магчымасці росквіту земляробства. З года ў год калгаснікі добрасумленнай работай дабываюцца ўсё большых і большых ураджаў. Калгасныя ўраджай як зравых, так і азімых дасягнулі раз мераў, аб якіх раней ніколі не мог нават марыць на сваёй вузкай палосцы зямлі беларускі працоўны селянін. Нездарма знатныя людзі Савецкай Беларусі, расказваючы аб тым, што ў калгасе імя Свэрлова, Пруселага сельсовета. Капыльскага раёна, сабралі ў 1934 годзе з гектара ўраджай — жыта 16 цэнтнераў, азімай ішпанцы 18 цэнтнераў, ячменю 24,4 цэнтнера, аўса — 19,4 цэнтнера, бульбы 169 цэнтнераў, ільновалана 4,6 цэнтнера, расказваючы аб высокіх ураджах другіх перадавых калгасаў Савецкай Беларусі, пісалі любімым таварышам Сталіну: «Нават наша зямля стала цяпер лепш радзіць. Балгасныя ўраджай са старымі не параўнаеш».

Цяперашні год адзначаецца тым, што, як ніколі, у цэнтры ўсіх сельска-гаспадарчых работ пастаўлена барацьба за высокую якасць, за выкананне правіл агра-тэхнікі. Над знакам барацьбы за якасць праходзіла вясная пасевная кампанія. Шырацейшыя масы калгаснікаў добра разумеюць, што высокая якасць сельска-гаспадарчых работ забяспечвае высокую ўздыжальную вагу прададзена. Чым лепшая якасць сябы, тым больш важыць калгасны прададзены. Мы павінны пасеяць сёлета 1.141.070 гектараў азімых, у тым ліку 105.430 гектараў азімай ішпанцы. Мы павінны выканаць план азімай сябы па Савецкай Беларусі не пазней 5 верасня. Гэта прададзены тэрмін. Трэба забяспечыць азімую сябу добраай высокакаснай апрадоўкай глебы, з захаваннем палёў севароту. Трэба пасеяць у тэрмін і высокаякасным адборным зарном. Раёныя партыйныя і савецкія арганізацыі павінны забяспечыць аператыўнае кіраванне ходам азімай сябы і асабліваю ўвагу

ЗАГАД НАРОДНАГА КАМІСАРА А БАРОНЫ САЮЗА ССР

№ 128, 19 жніўня 1935 г. г.р. Маскв

АБ ЧАРГОВЫМ ПРЫЗЫВЕ У РСЧА
1. Прызваць на сапраўдную вайсковую службу ў рабоча-сялянскую Чырвоную армію ў перыяд з 1 верасня па 1 лістапада г.г. грамадзян нараджэння 1913 г. і старэйшых уэростаў, якім скончыліся адтэрміновыя прызывы.
Дакладныя тэрміны прызыву ўстанавіць камандуючым войскамі ваенных акруг (армій).

2. Грамадзян нараджэння 1905 года, якія раней карысталіся адтэрміновымі ад прызыву вызваляць і пералічыць у запас першай чаргі.

ПАДСТАВА: Арт. 131 Закона аб абавязковай ваеннай службе.
Народны камісар абароны Саюза ССР К. ВАРЫШЫЛАУ.

ЗАГАД НАРОДНАГА КАМІСАРА А БАРОНЫ САЮЗА ССР

№ 129, 19 жніўня 1935 г. г.р. Маскв

АБ ЗВАЛЬНЕННІ З РАДОУ РСЧА У ДОУГАТЭРМІНОВЫ ВОДПУСК РАДАВОГА І МАЛОДШАГА НАЧАЛЬНІЦКАГА СКЛАДУ ТЭРМІНОВАЙ СЛУЖБЫ

1. Зводзіць з радыў рабоча-сялянскай Чырвонай арміі ў доугатэрміновы водпуск радавы і малодшы начальніцкі склад тэрміновай службы, як выслужыўшых устаноўлены тэрміны бесперапыннай службы:

- а) з часцей з двухгадовым тэрмінам службы — прызыву 1933 г.;
- б) з часцей з трохгадовым тэрмінам службы — прызыву 1932 г.;
- в) з часцей з чатырохгадовым тэрмінам службы — прызыву 1931 года;
- г) асоб з вышэйшай адукацыяй прызыву 1934 года, а з морскага флота прызыву 1933 года, вытрымаўшых іспыты на званне сярэдняга начальніцкага складу запусу.

VII КАНГРЭС КОМУНІСТЫЧНАГА ІНТЭРНАЦЫЯНАЛА ЗАКЛЮЧНАЕ СЛОВА ТАВ. ЭРКОЛІ

(Дэлегаты, стоячы, сустракаюць з'яўленне тав. Эрколі на трыбуне, наладжваюць яму авацыю і пляюць «Інтэрнацыянал»).

Усе таварышы, выступаўшы ў спрэчках, прадстаўнікі рэвалюцыйнага руху ўсяго капіталістычнага свету і каланіяльных краін, заявілі і даказалі, што яны цалкам згодны з лініяй майго даклада і з аналізам таго, як наспявае перамога новай імперыялістычнай вайны.

Небяспека вайны канкрэтна праграмае ў сучасны момант з трох бакоў: з боку імперыялістычнай Японіі, германскага фашызма і італьянскага фашызма. Гэта — самыя рэальныя дзяржавы; гэта дзяржавы, або лічыдаваліся рэжым буржуазнай дэмакратыі, або ніколі яго не меўшыя дзяржавы, якія імкнуцца к вайне, жадаюць вайны, ужо выдуюць вайну.

Нельга дабіцца стварэння шырокага масавага руху супроць вайны, прытрымліваючыся заўсёды адной і той-жа пазіцыі. Мы абавязаны скарыстаць любую магчымасць, каб падняць шырокія масы на супраціўленне буржуазіі і на барацьбу з ёю, пакідаючы пры гэтым за сабой права змяніць сваю пазіцыю, калі яна стане нешрыма-най і калі для захавання сувязі з масамі трэба не змяніць ва што-б там ні стала.

Перспектыва магчымасці нацыянальных войнаў у Еўропе, нават у перыяд імперыялізма, была высу-нута Леніным яшчэ ў 1916 годзе ў яго палеміцы з Розай Люксембург па пытанню аб брашурцы Юніуса. Аджэваючы Розе Люксембург і разглядаючы праблему канкрэтнай магчымасці нацыянальных войнаў у Еўропе, Ленін указаў, што гэтыя войны будуць магчымы асабліва ў выпадку перамогі рэвалюцыі ў Расіі і краінах знясілення вялікіх дзяржаў у вайне 1914 года і што нацыянальныя войны супроць імперыялістычных дзяржаў, значыць, не толькі магчымы і праўдападобны, але што яны немі-нучы і будуць насіць прагрэсіўны, рэвалюцыйны характар.

У сітуацыі, якую мы маем у

рацьбы супроць вайны фаталі-стычную пазіцыю.

Гэты фаталістычны пункт гледжання прыводзіць к таму, што барацьба за мір лічыцца немагчы-май, пазбаўленай усякай перспек-тывы, барацьбой безнадзейнай, пакуль існуе капіталістычны рэ-жым.

Вынікам гэтай фальшывай па-зіцыі і быў той вузка-сектанцкі, абмежаваны рамкамі адной толькі прапаганды характар, якім адпа-чана была на працягу доўгага пе-рыяду часу антываенная барацьба нашых партый.

Яны абмяжоўваліся прапаган-дай супроць вайны толькі ў радах авангарда рабочага класа, выхо-дзячы з таго пункту гледжання, што толькі гэтыя сілы можна пера-канаць у немінучасці вайны пры капіталістычным рэжыме; гэта выдло да страты сувязі з найшы-рацейшымі масамі, якія ўступаючы ў барацьбу, хочучы мець перада-вую перспектыву паспяховага вы-ходу гэтай барацьбы. Улічыўшы ўсю сукупнасць новых элементаў, якія характарызуюць цяперашнюю сітуацыю, мы павінны цяпер-жа вытравіць гэтыя памылкі.

Якія-ж гэта новыя элементы?

1. Існаванне Савецкага Саюза, краіны, у якой улада знаходзіцца ў руках рабочага класа, які ска-рыстоўвае гэту ўладу для абароны міру, для захавання міру як у інтарэсах публічнага сацыялізма ў Савецкім Саюзе, так і ў інтарэсах працоўных мас усяго свету, у інтарэсах цывілізацыі і прагрэса чалавечства.

Гэты велізарнай важнасці пункт апоры ў нашай барацьбе за мір дае гэтай барацьбе такую перспек-тыву поспеху, якой ніколі яшчэ раней не існавала.

2. У рух прыйшлі глыбінныя сілы рабочага класа. Усё больш па-шыраючыся фронтам выступаюць яны супроць капіталістычнага рэ-жыму, змагаючыся за свае незас-кладныя патрабаванні, змагаючы-ся супроць фашызма. Яны ім-кнуча да аб'яднання сваіх сіл у гэтай барацьбе. Гэты перыяд мас да адзінаства ў барацьбе супроць

рамкі ранейшай антываеннай і ад-тымілітарэскай работы, мы паві-нны прыняць нашай барацьбе за мір самы шырокі, як можна больш набыты характар.

Зразумела, таварышы, мы маем справу са страшэнным ворагам, з фашызмам, які трымае ў сваіх ру-ках ўладу ў радзе краін і скары-стоўвае гэту ўладу для таго, каб прапагандаваць, падрыхтоўваць і вядзі вайну. Але мы ведаем, — уся рэальная рэчаіснасць свед-чыць нам аб гэтым, — што ўлада фашызма — улада нямошная. Яна падтачваецца найглыбейшымі ўну-травымі супярэчнасцямі, яна ні-чым не забяспечана ад узрыву класовай барацьбы.

Найвялікшую адважнасць перад працоўнымі ўсяго свету нясуць таварышы з тых партый, якія змагаюцца ў краінах фашысцкай дыктатуры, нашы германскія та-варышы, нашы італьянскія тава-рышы, нашы японскія таварышы. Усклі поспех іх барацьбы адры-вае нашай барацьбе за мір новыя пераспектывы поспеху.

Не менш вялікай адважнасць падае на ўсе камуністычныя пар-тыі, якія абавязаны глыбока ўка-раіцца ў масы наступнае перака-ланне: барацьба за мір мае най-вялікшыя шансы на поспех, калі толькі ўсе ворагі вайны, усе пры-целі міру, сілы рабочага класа, сі-лы шырокіх мас дробнай буржуа-зіі, інтэлігенцыі, нацыянальных меншасці, якія зыходзяцца пад лугрозай, самі дзяржавы, зацікаў-лены ў даны момант у захаван-ні міру, аб'яднаўшыся, проціста-ваць магутны фронт пайпаль-шчыкам і зацікаўленым вайны.

У барацьбе паміж партыймі вайны і сіламі міру на карту па-стаўлен самы лёс капіталістычна-га рэжыму.

Унікаць вайны, захоўваць яе можна далей мір, — значыць у той-жа час дзейнічаць у інтарэсах справы сацыялізма. У абстаноўцы міру сілы сацыялізма, якія з'яў-ляюцца сіламі прагрэса, а не раз-бурэння, згуртоўваюцца і робяць паступальны рух.

Пацясем-жа ўсяму свету гэта наша найглыбейшае пераканан-не, што захаванне міру магчыма, што затрымаць вайну магчыма, што пры паўных умовах нават унікнуць вайны — рэч магчыма і ажыццёўная. На аснове гэтага пераканання збірэм вакол нас мільёны людзей для барацьбы за самую высокую, самую справядлі-вую, самую сацыялістычную спра-ву — за справу міру.

Большэвіцкая партыя, якая кі-руецца нашым тав. Сталіным, і з'яўляецца самай паслядоўнай рэ-валюцыйнай партый з усіх, якія калі-небудзь існавалі, дала нам прыклад паслядоўнай барацьбы за мір, якая вялася ў трудных умо-вах і ўсё-ж увенчалася поспехам.

Няхай-жа барацьба ўсяго Кому-ністычнага Інтэрнацыянала за мір развіваецца з такой-жа паслядоў-насцю, з такой-жа мужнасцю, з такой-жа настойлівасцю і з та-кім-жа энтузіязмам, і тады яна ўвянчаецца такім-жа поспехам.

Нашы спыж — гэта спыж барацьбы за мір. Узянем гэты спыж перад мільёнамі працоўных усяго свету! Абаронім яго ад фашыстаў, ад усіх падпалышчынаў вайны! У гэ-тым для нас самая верная гаран-тыя таго, што мільёны працоў-ных заўтра пойдуць за нам на барацьбу за рэвалюцыю і сацыя-лізм!

(Доўгія апладыменты. Делега-ты, стоячы, пляюць «Баньера ро-са»).

СПРЭЧНІ ПА ДАКЛАДУ ТАВ. ЭРКОЛІ ПРАМОВА ТАВ. БАРЫСЕВІЧА (КОМПАРТЫЯ ПОЛЬШЧЫ)

Застаўленыя ўспы японскага і наша антыфашысцкага фронты

і не пазней 5 верасня. Гэта пра-
зельны тэрмін.

Трэба забяспечыць азімую сяўбу
добрай высокакачэснай апрацоўкай
глыбы, з захаваннем палёў сева-
звароту. Трэба пасеяць у тэрмін і
высокакачэсным адборным зярном.

Раённыя партыйныя і савецкія
арганізацыі павінны забяспечыць
аператыўнае кіраванне ходам
азімай сяўбы і асабліваю ўвагу
выдзяліць на пацятванне адстаю-
чых калгасаў.

Час палончыць з тым ганебным
станавішчам, калі ў межах аднаго
саўсовета на аднолькавай зямлі
асобныя калгасы, якія дрэнна вы-
дзіць сельска-гаспадарчыя работы,
атрымліваюць неадпаведнае ніз-
кія ўраджаі, а калгаснікі гэтых
калгасаў атрымліваюць на праца-
дзень у некалькі разоў менш, чым
з суседніх перадавых, добра пра-
дуючых калгасаў.

За высокую вагу працання па-
вінны змагацца не толькі калгас-
нікі, але ў першую чаргу, кіраўні-
кі раённых партыйных і савецкіх

абоўнаў. Гэта немінуча пры-
чына да паслаблення далейшага пры-
ліву ў калгасы. Між тым задача
калектывізацыі, задача далейшага
ўнягнення працоўных аднаасобні-
каў у калгасы стаіць на-ранейша-
му перад усімі раённымі партый-
нымі арганізацыямі. Няма сумнен-
ня, што і ў часе азімай сяўбы мы
будзем мець новы прыліў у калга-
сы.

Асенні перыяд сельска-гаспа-
дарчых работ, у якім спалучаюцца
завяршэнне ўборкі зернавых і іль-
ну, малацьба, азімай сяўба, выка-
панне калгасамі сваіх абавяза-
цельстваў перад дзяржавай і рад
другіх важных і адказных работ,
патрабуе найвялікшай арганізава-
насьці і класовай пільнасці.

Рабочыя і калгасныя масы Со-
ветскай Беларусі ў барацьбе за
правядзенне азімай сяўбы высока-
качэсна і ў тэрмін павінны зрабіць
новы значны крок на шляху да не-
бачлага раней культурнага і ва-
можнага жыцця, да небывалага
гаспадарчага і культурнага роскві-
ту нашай ордэнаснай рэспублікі.

а) з часцей з двухгадовым тэр-
мінам службы — прызыву 1933 г.;
б) з часцей з трохгадовым тэр-
мінам службы — прызыву 1932 г.;
в) з часцей з чатырохгадовым
тэрмінам службы — прызыву 1931
года;

г) асоб з вышэйшай адукацыяй
прызыву 1934 года, а з морскага
флота прызыву 1933 года, вытры-
маўшых іспыткі на званне сярэд-
няга начальніцкага складу запasu.

2. Звальненне правесці:
а) з сухалупных, паветраных і
морскіх сіл у перыяд з 25 верасня
па 30 снежня г.;

б) з войск пагранічнай аховы
НКУС — к 15 студзеня 1936 г.,
а з войск унутраной аховы НКУС
— к 30 лістапада 1935 г.

3. Загад абвясціць ва ўсіх ротax
эскадронах, батарэях, камандах,
атрадах, дывізіёнах, суднах і экі-
пажах.

ПАДСТАВА: Арт. 40 Закона аб
абаронковай ваеннай службе.

Народны камісар абароны
Саюза ССР К. ВАРШЫЛАУ.

най мацымасці нацыянальнай
войн у Еўропе, Ленін паказаў, што
гэтыя войны будуць магчымы аса-
бліва ў выпадку перамогі рэволю-
цыі ў Расіі і крайняга знясілення
вялікіх дэжаў у вайне 1914 го-
да і што нацыянальныя войны супроць
імперыялістычных дэжаў,
значыць, не толькі магчымы і
шпаўданаковы, але што яны немі-
нучы і будуць насіць прагрэсіўны,
рэволюцыйны характар.

У сітуацыі, якую мы маем у
сучасны момант, многа агульнага з
той якую Ленін прадачыў яшчэ
ў 1916 годзе.

Але звыш таго мы маем яшчэ
фашызм, які пагражае сваімі
штыкамі свабодзе, нацыянальнай
незалежнасці плага раду дробных
народнасцей Еўропы. Значыць, мы
павінны не толькі паўдзяліць пер-
спектыву, намечаную Леніным у
1916 годзе, але і падкрэсліць за-
лачы, якія ўстаюць перад нашымі
партыямі, паколькі перспектыва
гэта атрымала рэальныя формы.

Выступаючы ў абарону нацыя-
нальнай свабоды малых краін,
якім пагражае буржуазны нацыя-
налізм, мы будзем абараняць усё
тое, што ёсць прагрэсіўнага ў на-
цыянальным патуні малых наро-
даў, але мы рашуча адмаўляемся
браць пад сваю абарону рэакцый-
ную палітыку буржуазіі. У Еўропе
існуюць такія невялікія краіны,
як Галандыя, яе Бельгія, нацыя-
нальнай незалежнасці народаў
якіх яўна пагражае заваўчая і
інтэрвенцыйніцкая вайна герман-
скага фашызма, але буржуазія
якіх прыгнятае абшырную кала-
ніяльную імперыю. Не падлягае
ніякаму сумненню, што ў гэтых
краінах наш палітыку абароны
нацыянальнай свабоды ніколі нель-
га бутзе аддзяліць ад рэальнай
барацьбы за вызваленне прыгне-
чаных і эксплуатаемых народаў
калоній.

Мы павінны з усёй сілай па-
тэсціць, што наша барацьба за
мір не толькі патрэбна, але што ў
сучасны момант яна мае такія
шансы на поспех, якіх у яе яшчэ
ніколі раней не было.

Устанаўляючы такое палажэнне,
мы зусім не мяняем нашай марк-
сісцкай устаноўкі ў пытанні аб
вайне. Мы ведаем, што вайна
з'яўляецца патрэбнасцю капіта-
лістычнага рэжыму, што капіта-
лізм не можа развівацца, не аб-
рушваючы на народы жахаў вай-
ны.

Былі ў свой час некаторыя так
званыя марксісты, якія стараліся
замазаць, рэвізаваць гэту пазіцыю,
сцвярдаючы, быццам капіталізм
можа «арганізавацца» і развівацца
мірным шляхам. Усе гэтыя
апартуністычныя тэорыі аб маг-
чымасці мірнага «арганізавацца»
развіцця капіталізма даўно ўжо
пацярпелі крах. З другога боку,
была і да гэтага часу яшчэ існуе
тэорыя зямляў заваўчы і праблема ба-

тэву поспеху, якой ніколі яшчэ
раней не існавала.

2. У рух прыйшлі глыбінныя сі-
лы рабочага класа. Усё больш па-
шыраючыся фронтам выступаюць
яны супроць капіталістычнага рэ-
жыму, змагаючыся за сваё неак-
кладнае патрабаванні, змагаючыся
супроць фашызма. Яны імк-
нуцца да аб'яднання сваіх сіл у
гэтай барацьбе. Гэты перыяд мас
да адзіноства ў барацьбе супроць
фашызма, перыяд, які з'яўляецца
адначасова цягай да адзіноства ў
барацьбе супроць вайны, вымушае
цяпер нават правадыроў П Інтер-
нацыянала перагледзець свае па-
зіцыі.

3. Нягавіць да імперыялістыч-
най вайны расце не толькі ў рабо-
чых масах, але і ў масах дробнай
буржуазіі, у колах інтэлігенцыі.
Ніколі нягавіць да вайны не бы-
ла так глыбока і моцна, як ця-
пер.

Значыць, у наўнасці магчы-
масць уцягнуць у барацьбу за мір
тыя слаі, якія да гэтага часу яшчэ
не прымалі ўдзелу ў палітычных
баях і якія самі па сабе прадстаў-
ляюць магутную сілу, здольную
выступіць супроць падпальшчыкаў
вайны, фашызма.

4. Самы фронт імперыялістаў
цяпер парван. Побач з капіталі-
стычнымі дзяржавамі, якія з'яў-
ляюцца галоўнымі падпальшчыка-
мі вайны, існуюць і такія буржу-
азныя ўрады, якія зацікаўлены ў
захаванні міру. Існуюць малыя
краіны, якія жадаюць абараняць
мір там, што ў іх ёсць усё пад-
ставы апасацца наступлення на
іх незалежнасць з боку герман-
скага нацыянал-соцыялізма.

У сілу ўсіх гэтых прычын пе-
рад рабочым класам вырысоўваецца
новая сітуацыя. Фронт бараць-
бы супроць вайны і за мір можа
цяпер быць арганізаван не толькі
як фронт авангарда рабочага класа,
які змагаецца за звяржэнне ка-
піталістычнага рэжыму. У гэты
фронт мы можам цяпер уцягнуць
новыя сілы. Мы можам уцягнуць
у фронт барацьбы за мір масы
соцыял-дэмакратычных працоўных
і шырокія масы пацыфістаў, ка-
толікаў, жанчын, моладзі, нац-
меннасці, якія знаходзяцца пад
пагрозай. Мы можам уцягнуць у
рады гэтага фронта нават тыя
буржуазныя ўрады, якія ў даны
момант зацікаўлены ў захаванні
міру.

Пры такой абстаноўцы мы па-
вінны смела высунаць наступную
перспектыву: не толькі можна ад-
тэрмінаваць вайну, але пры нека-
торых умовах можна нават пра-
дзіліць і самы ўзрыў новай імпе-
рыялістычнай вайны.

А гэта значыць, што ўся наша
барацьба супроць вайны павінна
прыняць зусім іншы характар у
параўнанні з тым, які яна мела
раней.

Мы павінны праваць вузкія

у барацьбе паміж партыя-
цамі і сіламі міру на карту іх
стаўлен саміх аб'ектаў існава-

спрэчні па дакладу тав. ЭРК ОЛІ
Прамова тав. БАРЫСЕВІЧА
(КОМПАРТЫЯ ПОЛЬШЧЫ)

Захватацкія планы японскага і
германскага імперыялізма выдому
ўсюму свету. Фашысцкая-ж Польш-
чы змалъ заўсёды змывала сваю
палітыку з палітыкай той з буй-
ных імперыялістычных дзяржаў,
якая ў даны перыяд узначальвала
антысавецкі блок.

Але ўжо з мая 1933 года на-
мешчўся рэзкі пералом у польска-
германскіх узаемаадносінах.

15 лістапада 1933 г. была
апублікавана польска-германская
дэкларацыя аб ненападзе і 24 сту-
дзеня 1934 г. у Берліне быў пад-
пісан польска-германскі дагавор
аб ненападзе. Фашысцкая Польш-
ча ўвайшла ў фарватэр воньняй
палітыкі германскага фашызма.

Уся шуміха, паднятая польскім
фашызмам вакол яго нібыта пры-
яцельскіх адносін з СССР, рассе-
ялася, як дым, як толькі ў пара-
дак дня стала пытанне аб усход-
нім пакце, які павінен стварыць
гарантыі міру супроць яго пару-
шальнікаў.

У германа-польскім саюзе за-
кладзена найвялікшая пагроза не-
залежнаму існаванню польскага
народу.

Наша партыя лічыць, што ад-
ным з асноўных лозунгаў народ-

ты, стоячы, плоць «Бандэра ро-
са»).

нага антыфашысцкага фрон-
та з'яўляецца барацьба супроць
польска-германскага саюза, ба-
рацьба за ажыццяўленне ўсходня-
га пакта.

Падрыхтоўваючыся да выканан-
ня сваіх імперыялістычных пла-
наў, фашысцкі ўрад умацоўвае сіс-
тэму ваенных саюзаў і ўзмоцне-
на ўзбройваецца.

Пагранічныя з СССР тэрыторыі
Заходняй Беларусі і Заходняй Ук-
раіны ператвораны ў плацдарм
будучай вайны.

Наперакорт фашысцкай антысавец-
кай трафі, у шырокіх працоўных
масах Польшчы расце папуляр-
насць СССР, умацоўваецца іх да-
вер'е да яго мірнай палітыкі. На-
родныя масы ўсё яснай разуменьц,
што польскі фашызм рыхтуе вай-
ну супроць СССР для таго, каб
заявіліць беларускі і ўкраінскі
народы і яшчэ мацней сесці на
шты польскіх працоўных.

Наша партыя напружвае ўсе сі-
лы к таму, каб мабілізаваць шы-
рокія масы на аснове шырокага
народнага антыфашысцкага фрон-
та на барацьбу супроць ваеннай
небяспекі, супроць антысавецка-
планаў польскага фашызма. (Доў-
гія апладысменты).

Прамова тав. ЛІ-ГУАНА
(КОМПАРТЫЯ КІТАЯ)

Спынюся на некаторых нагляд-
ных выніках перамогі кітайскай
Чырвонай арміі. Паводле даных і
матэрыялаў варажлага друку, з
кастрычніка 1934 г. па чэрвень
1935 г. кітайскай Чырвонай ар-
міі:

1) разбіта звыш 100 варажых
пацкоў, забіта і ранена каля 70
тысяч чалавек;

2) захвачана ў праціўніка звыш
80 тысяч вінтовак, звыш адной
тысячы кулямэтаў, некалькі дзе-
сяткаў гармат;

3) колькасць склад Чырвонай
арміі ва ўсіх савецкіх раёнах да-
ведзён, прыкладна, да 500 тысяч
чалавек;

4) тэрыторыя савецкіх раёнаў
намнога расшырылася;

5) раёны партызанскага руху
намнога расшырыліся.

Такія наглядныя вынікі паходу
галоўных сіл Чырвонай арміі на
паўночны захад і разгрому 6 пахо-
ду. (Апладысменты).

У чым сакрэт нашых перамог і
паражэнняў праціўніка?

Аб плане азімай сяўбы

Пастанова Савета Народных Камісараў БССР

Совет Народных Камісараў БССР пастанаўляе:

1. У адпаведнасці з пастановай СНК СССР ад 28 ліпеня гэтага го-
да зацвердзіць наступны план азімай сяўбы на 1935 год па БССР:

	Усяго азімых	У тым лік пшаніцы
Соўгасы ўсіх сістэм	41.070 га	5.430 га
У тым ліку НКСоўгасаў	22.270 »	3.030 »
НКЗемляробства	7.900 »	1.500 »
Белкаапсаюз	1.161 »	272 »
ОРС'ы і інш. гаспад.	9.739 »	628 »
Калгасы	855.000 »	95.000 »
Аднаасобнікі	245.000 »	5.000 »
РАЗАМ ПА БССР:	1141.070 »	105.430 »

Прадстаўлены НКЗемляробства і
Дзяржапланам план у раённым раз-
рэзе зацвердзіць.

2. Зацвердзіць план азімай сяў-
бы па асобных сельска-гаспадарч-
ных трэстах у наступным разрэзе:

	Усяго азімых	У тым лік пшаніцы
Менскі свінаводтэрст	3.770 га	600 га
Аршанскі »	4.600 »	500 »
Магілёўскі »	4.900 »	450 »
Менскі молпрадтэрст	3.600 »	580 »
Гомельскі »	3.200 »	530 »
Віцебскі »	2.200 »	370 »

	Усяго азімых	У тым лік пшаніцы
Усяго па НКСоўгасаў	22.270 га	3.030 га
Насентэрст	2.883 »	751 »
Садгародтэрст	1.438 »	253 »
Лугтэрст	1.176 »	48 »
Інш. соўгасы	2.403 »	448 »

	Усяго азімых	У тым лік пшаніцы
Усяго па НКЗемляробства	7.900 га	1.500 га

3. У змену пастановы СНК двердзіць, як мінімальны, наступ-
ны план сяўбы ў 1935 г. азімыхнасеннем.

Старшыня Савета Народных Камісараў БССР
Н. ГАЛАДЗЕД.

Кіраўнік спраў Савета Народных Камісараў БССР
І. ЛУК'ЯНЧЫК.

4 жніўня 1935 г.
г. Менск.

Партыйнае будаўніцтва

ПЛАН І ЛЮДЗІ

Паравознае дэпо Менскага чыгуначнага вузла недапушчальна адстае. За адзін толькі ліпень было 19 аварый. Становішча ў дэпо напружанае.

Дзе прычыны адставання і такой дрэннай работы дэпо? Над гэтым пытаннем задумваліся многія. Знаходзілі і знаходзяць дзесяткі прычын.

Уся ўвага, усе намаганні накіроўваюцца, як гаворыць парторг дэпо тав. Железнякоў, на ліквідацыю аварыйнасці, на далейшае рамонту паравозаў. І ўсё-ж, дэпо адстае.

I.

На сталае тав. Железнякова пад шклом мы знайшлі план работы парткома. У гэтым плане пералічваюцца пытанні, якія будуць стаць на пасяджэннях партыйнага камітэта ў маі і чэрвені месяцах.

Рапнымі праверыць выкананне. Разам з тав. Железняковым правярэм пункт за пунктам. Аказваецца — амаль палова плана не выканана.

На 25 мая быў намечан даклад рэдактара шматтыражкі аб рабоце газеты. Доклад не адбыўся.

На 10 чэрвеня быў намечан даклад сакратара комсамольскага камітэта. І гэты даклад не адбыўся.

На 25 чэрвеня былі намечаны даклады кіраўнікоў партыйных школ. Гэтым дакладам таксама не пашчаслівілася. Партком не знайшоў часу іх паслухаць.

Ад плана асталася пажаўцелая, нікому ненабрэбная паперка.

У ліпені працавалі наогул без плана. Скажаць, што на жнівень у парткоме няма пераплану, будзе не ўсім верна. Есць адна перспектыва: змагацца з аварыйнасцю і за якасць рамонту. Залата яекая і канкрэтная.

Але як гэту задачу будзе вырашаць партком, як ён будзе пазна-

ходзіць да гэтай справы, чым яго штодзённая работа будзе адрознівацца ад работы каманднага і профсаюзнага апарата? Пра гэта ў парткоме не ведаюць.

Партком жыве бягучымі справамі, прычым гэтыя бягучыя справы заважаюць. Прайшоў дзень, з яго дробнымі турботамі, непрыемнасцямі і радасцямі, а на чарзе яшчэ такі дзень і многа такіх дзён...

Калі запытаць у сакратара парткома, што ў яго галоўнае сёння, што будзе рабіць заўтра — ён не ведае; што рабіў учора або пазаўчора — не памятае.

II.

У камуніста Дубадзелова ў ліпені было 4 аварыі. Бываюць аварыі не толькі ў камуніста Дубадзелова. Пэўная частка камуністаў не забяспечвае вядучую ролю.

Частка камуністаў знаходзіцца ў відпуску. Дзе, хто і як адначывае — у парткоме не ведаюць. Камуніст як чалавек, як жывы чалавек са сваімі асабістымі патрабаваннямі, заданнямі, нахілянасцямі для парткома не існуе.

І калі на парткоме заслухоўвалі самасправаздачу Дубадзелова, то гэта толькі таму, што за ім лічацца 4 аварыі. Не будзь гэтых аварый, аб ім ніхто-б і не ўспомніў.

III.

Амаль 50 проц. арганізацыі — паравознікі. Іх работа — раз'езд. Работа цяжкая і напружаная. Людзі распылены, як распылена ўся арганізацыя дэпо.

У гэтых умовах нельга працаваць па-старынцы, без дакладнага пераплану і плана, без дакладнага календарнага плана, ацэнка чыя хваліць бягучыя справы.

У гэтых умовах нельга не памятаць аб людзях, іх адначыванку, вучобе, росце; у гэтых умовах неабходна календарны аб жывых людзях не на словах а на справе. Гэтага не ханяе. Л. ГЛЕЗЕР.

КОМСАМОЛЬСКОЙ ГАСПАДАРЦЫ — БОЛЬШЭВІЦКІ ПАРАДАК

Друкарня Удзенскага раёна знаходзіцца калі самага райкома комсамола. Есць у друкарні пярвічная комсамольская арганізацыя. Спытайце ў комсамольцаў, у беспартыйнай моладзі, калі быў апошні сход або заняткі на палітвучобе, вам ніхто не адкажа — не ведаюць. Не ведаюць аб гэтым і сакратар райкома...

следоў, колькі за мінулыя гады атрымана ім комсамольскіх білетаў. Ермаевай Ліне быў выдан новы комсамольскі білет, магчымы чым, што яна ехаць з Менска і згубіла свой комсамольскі білет. Тады-жа шляхам, зусім проста і лёгка атрымалі новыя комсамольскія білеты...



Дзень авіяцыі ў Менску. НА ЗДЫМКУ: сакратар ЦК КП(б)Б тав. ВАЛКОВІЧ (справа) і перашуштыт тав. БАБІЦКІ (злева). Фото КАПЛІНСКАГА.

ЗАДАВОЛЕНЫ БАЦЬКІ, РАДУЮЦА ДЗЕЦІ

Яшчэ кіміць будаўнічая работа на будаўніцтве новай сталінскай школы: заканчваецца аддзелка, мынца падлога, расстаўляюцца парты. На дварэ выроўніваецца пляцоўка. Словам, работ яшчэ многа.

А побач з будоўляй, ва двары, у чырвоным кутку будаўнікоў, пачалася новая кіпучая работа, дапаўняючая першую.

Сёння — першы дзень прыёму і перарэгістрацыі ў 13 рускую і 21 беларускую школы, якія размяшчаюцца ў новым будынку па Савецкай вуліцы, у раёне Камароўкі.

Прыходзяць дзеці з 34, 5, 4, 22, 14 і іншых школ. Усіх не пералічыць. Сталінская школа дала магчымасць наблізіць школу да дзяцей. У гэтым годзе дзедкам Камароўкі не прыяецца бегачы ў школы розных раёнаў Менска.

Таму такіх радаоння ўхмылілі на тварах бацькоў, прышоўшых зарэгістраваць сваіх дзяцей.

Бліжэй да рэгістратара-педагoga надсаджаецца малыш Валя Марозаў. Валя ў захваленні. Сёння звычайна яго заветныя мары — яго рэгіструюць у школу. Гэтага свята Валя чакаў доўгі час, усё лічыў дні, калі нарадзе прыялець 16 жніўня.

Разам з Валей радуецца яго маці са сталінскую школу, якая

Валя паступае ў падрыхтоўчы клас 13-й школы.

Рэгіструецца Валя Роліч. Ён прышоў са сваёй бабусяй, і расказвае, што мама працуе работніцай на фабрыцы «Комунарка» і што да школы ён добра падрыхтаваўся.

— Я ўжо і чытаць умею, весь бунвар працятаў, — хваліцца Валя.

Яго рэгіструюць у першы клас 21 школы.

З невялікай паперкай у руцэ ціхенька сядзіць яшчэ адзін карапуз.

— Ну а ты што? Таксама ў школу хочаш?

Хлопчык падае паперку: «Прашу прыняць майго сына ў 13 школу»... Не дачакаўшыся бацькоў, Юра вырасіў заяву ў мамы і прыбег сам ў школу. Не церпяць.

— А дзе метрыка?

Метрыку-ж Юра забыўся ўзяць з дому. Раптам зрываецца ён са скамейкі і праз мінут 10 вяртаецца ў школу са сваёй мамай і метрыкай. Юру рэгіструюць у падрыхтоўчы клас.

Горкімі дзіцячымі слязамі рыдае маленькая Тамара, хваляючыся за маміну сукенку. На хвіліну яна нават забывае, што прышла ў школу, і ўзялае на калені мацеры.

Тамару ў школу не прымаюць.

Штомінутна ўваходзяць бацькі за рознымі даведкамі нажонт рэгістрацыі дзяцей.

Тав. Ароцкер сёння прыяла свайго малюга Мулю.

— Усё! Муля — сёмае і апошняе дзіця, якога я аддаю ў школу, — ганарыцца маці. — Пяцёра дзяцей ужо скончылі.

Без перабоў ішла работа па прыёму дзяцей у 21 і 13 школы (дирэктар тав. Дзятко). Толькі час ад часу парушала нармальны ход работы адсутнасць спісаў на дзяцей, пераведзеных у гэтыя школы з іншых школ.

Так, 34 школа прыслала толькі спіс і канку рабочага дня. Зусім яшчэ не прыслалі спісаў 14, 21, 4 і 5 школы.

Зусім справядліва скардзіцца бацькі Кузовы, дзяцей якіх не аказалася ў спісах, прысланых 34 школай. А жывуць Кузовы ярае супроць новабудаванай сталінскай школы. Блытае 34 школа і з другімі дзецьмі. Няма ў спісе і вучня Канавалава, які жыве ў гэтым раёне.

Блытаюць і другія школы. Гэта тармозіць нармальны прыём, перае бацькоў і вучняў.

Чаму да 16 жніўня не закончана ўся падрыхтоўчая работа па камплектаванню. На гэта мы звяртаем увагу Менскага аддзела асветы (загадчык т. Кузняцова).

За тры гадзіны работы па кам-

Сталі працаваць прыбыткава

Бабруйскі фанерны завод імя Кірава з'яўляецца дзецішчам першай пяцігодкі. Ён абсталяван найвышнімі імпартнымі машына-

мі. Усё-ж на працягу год завод не выконваў вытворчага плана. З фанератроста кожны месяц наезджалі штурманскія брыгады, сядзелі на заводзе, пісалі вывады. Але гэта не дапамагала. Справа не рухалася.

Толькі са студзеня 1935 года наступіла рэзкае паліпшэнне. Што гэтаму прыяла?

Была заменена частка адказных работнікаў завода, якая не забяспечвала належачае кіраўніцтва даручанай работай. Увесь адміністрацыйна-тэхнічны персанал мы расставілі і замацавалі за пэўнымі ўчасткамі работы. Павылі адказнасць за даручаную работу. Правалі перастаюўку і замацаванне маля машын рабочых.

Ушчыльняўшы рабочы дзень, аслабавілі ад залішняй рабочай сілы: 66 рабочых, 19 чалавек адміністрацыйна-тэхнічнага персаналу і служачых, якія ў месяц атрымлівалі адной зарплаты 14.500 руб. Разгарнулі барацьбу за ачытку завода ад класаватужых людзей. Перабудавалі зарплату, ліквідавалі ўраўнілаўку.

Узрос узровень тэхнічных ведаў рабочых. Тэхнінімумам ахапілі 384 чалавекі; з іх экзамен здалі на «выдатна» 216 чалавек, на «добра» — 123 чал, на «здавальняючы» — 45 чал.

У выніку наш завод з месяца ў месяц выконвае план і становіцца рэнтабельным. План першага паўгоддзя выканан у пачы-

менных цэнах 1926—27 гг. на 114 проц (па экспарту на 111 проц). Сабеконт зніжана да 95,1 проц. к плану.

Калі за мінулы год завод не атрымаў 1,5 млн. руб. страт, то за першы паўгоддзе гэтага года мы маем чыстага прыбытку 831 тыс. руб. За сваю ўзорную работу заатрымаў па ўсасцюзнаму конкурсу фанернай прамысловасці першы прэмію ў суме 15 тыс. руб.

Абсталяваная лабараторыя для нам на 8,4 проц. супроць плана эканоміі высокакаштоўных матэрыялаў.

Вялікую работу разгарнулі на па ўцілізацыі адходаў вытворчасці. Супроць мінулага года наработка ўцільцяха павылілася на 192 проц. і за першае паўгоддзе дала прыбытку 160 тыс. руб.

Арганізаван пярвічны аператыўны ўчот, што дае магчымасць штодзённа даводзіць выкананне плана да брыгад і рабочых, а таксама своечасова рабіць месціны бухгалтарскія справаздачы, які дапамагаюць аналізаваць работу завода і своечасова падняць адстаючыя ўчасткі.

Зараз мы паставілі перад сабой задачу: яшчэ больш павышыць якасць вырабленай фанеры, даць большы выхад вытворчай прадукцыі.

Няма сумнення, што зямлі і другім паўгоддзі будзе працаваць яшчэ лепш і зверне дзяржаве 1,5 млн. руб. страт, якія ён неў 1934 г.

Ф. МАЛЬЧЫН.

Дирэктар Бабруйскага фанернага завода імя КІРАВА.

НАВЕСЦІ ПАРАДАК НА ЧЫГУНАЧНАЙ ВЕТЦЫ АСІНТОРФА

На чыгуначнай ветцы Асінторфа адсутнічае тэхніка безапаснасці. Паляды з торфам праходзяць праз рабочыя пасёлкі з вялікай скорасцю. Тут няма агарож, якія-б закрываліся ў часе праходу поезда, а машыністы не лічаць сваім абавязкам нават даваць сігналы.

У выніку выключнай безапаснасці да арганізацыі безапаснасці руху за апошні час збылося некалькі нашчасных выпадкаў. Пераехада поездам рабочага Лувстына і грузчыку Моруце Ольгу.

Былі таксама афары з-за няспраўнасці матара машыны М 5. Як-жа кіраўніцтва Асінторфа выдэ барацьбу за папярэджанне нашчасных выпадкаў за асветы і грузчыку Моруце Ольгу.

не судзіць. У загадзе ад 23 ліпеня павышана аб тым, што на пунях неабходна ўстанавіць папярэджальныя знакі — дошчачкі з надпісам аб забароне язды на ваганетках, аб тым, што треба вылучыць людзей для барацьбы з асобамі, якія самовольна ездзяць на ваганетках, аб тым, што з 6 жніўня треба пунціць другі класны вагон для асветы Асінторфа да БелДРЭС і т. д. Ні адзін пункт гэтага загаду не выканан.

Адказны за тэхніку безапаснасці Гэфман бліздзейнічае. Уся работа заключаецца ў тым, што ён піша акты. Іспектар III класа за тэрмін...

БОЛЬШЭВІЦКІ ПАРАДАК

Друкарня Уздзенскага раёна знаходзіцца каля самага райкома комсамола. Ёсць у друкарні пярвічная навоаспольская арганізацыя. Спытайце ў комсамольцаў, у беспартыйнай моладзі, калі быў апошні сход або заняткі на палітучобе, вам ніхто не адкажа—не ведаюць.

Не ведаюць аб гэтым і сакратар райкома комсамола т. Дорзім і загадчык аддзела па палітучобе т. Крывашоў. Не ведаюць яны наогул аб комсамольскай рабоце ў раёне, нават не ведаюць, колькі комсамольцаў налічваецца ў арганізацыі. У адным спісе лічыцца 349, у другім—489. Апрача гэтых спісаў у райкоме комсамола ёсць яшчэ тры спісы—спісы так званых «мёртвых душ», на 302 комсамольцаў. Умовіліся лічыць, што найбольш правільны будзе спіс другі. Пачалі правяраць, ці ёсць на кожнага комсамольца асобная картка. Аказваецца, што з патрэбных 489 асобовых картак ёсць усяго 405.

Тав. Крывашоў тлумачыць таёе становішча толькі тым, што ўсё асобныя партыі і нават комсамольскія білеты даваліся без усякага ўзросту. У райкоме няма

следоў, колькі за мінулыя гады атрымана ім комсамольскіх білетаў.

Ерамеевай Ліне быў выдан новы комсамольскі білет, матывуючы тым, што яна ехала з Менска і згубіла свой комсамольскі білет. Такім-жа шляхам, зусім проста і лёгка атрымалі новыя комсамольскія білеты Апанасевіч—настаўнік пепленскай НСН і Шынярык.

Комсамольскія білеты ад выключаных не адбіраюцца і не адбіраюцца. Яшчэ 16 чэрвеня бюро РК выключыла з комсамола рабочага саўгаса Кухнічы—Франкевіча В., але да гэтага часу ў яго не забралі білета.

Нельга не сказаць аб кіраўніцтве партыйнай арганізацыі комсамолам. Яшчэ 29 мая на бюро райкома КП(б)В заслужалі нахвалу сакратара райкома ЛКСМБ аб становішчы комсамольскай арганізацыі. На бюро шмат гаварылі, шмат спрачаліся і нарэшце прынялі вялікую настанову... Але выкананне пастановы не правяраецца. І партгоргі, як і раней не кіруюць комсамолам.

Інструктары райкома партыі тт. Аронаў і Радзько даволі часта бываюць у сельсоветах, у калгасах, але зусім мала цікавяцца работай комсамола.

Характэрна, што камуністы тт. Дубаў і Янаў, выбраныя ў склад пленума комсамола лічаць гэту партыйную нагрузку як ганаровую. І як ганаровыя члены пленума не прымаюць ніякага ўдзелу ў рабоце комсамола, нават лічаць не патрэбным з'яўляцца на паседжанні пленума райкома комсамола.

А. КАЦМАН.

ПАД ШЫЛЬДАМ КОМУНІСТА

— У мяне ўсё гладка, «а ні сучка, а ні галорынкі»,—паведаміў намеснік унаўнаважанага Белзаготзярна Іваноў камуністам, якія стаялі каля габінета т. Хадасевіча і чакалі выкліку для правяркі партдакументаў.

— Якія ў вас выяўлены дэфекты?—запыталі яго асобныя таварышы.

Іваноў буркнуў начальствуочым тонам:

— Усё глуштва...

Крыху гісторыі. Іваноў—сын абшарніка вёскі Лазукі, Шумілінскага сельсовета, Сіроцінскага раёна. Бацька Іванова да рэвалюцыі меў у вёсцы Лазукі 30 гектараў зямлі і ўчастак зямлі ў 15 гектараў у Пагаральскім сельсавеце. У далатак арандаваў маёнтак у 120 гектараў разам са сваім родзічам кантррэвалюцыйнерам Масюковым, былым намеснікам наркома земляробства.

Пасля рэвалюцыі, Іваноў пралец у партыю, забраўся бліжэй да дзяржаўнай кішэні.

У 1926 годзе, будучы дырэктарам банка ў м. Шуміліна, Іваноў выкарыстоўваў советскія сродкі для асабістых мэт і для таіх кулакоў, як ён сам. Пролетарскім судом ён быў асуджаны на тры гады. Выключылі з партыі, але яму зноў удалося ашуканчым шляхам пралецець ў яе рады.

У 1929 годзе Іваноў абкладаецца індывідуальна, але дапамог Масюкоў, які адмяніў індывідуальнае абкладанне. Былы старшыня Шумілінскага сельсовета Шляхтаў выдаў Іванову даведку, што ён бядняк.

Аб усім гэтым ведаў сакратар парткома Белзаготзярна т. Гіцвіч, ведалі і другія. Дзіўна, як гэта здарылася, што Іваноў прайшоў правярку партдакументаў і астаўся з партыйным білетам.

Я. ШЫЛЯНКОУ.

на тварах бацькоў, прымаюцца зарэгістраваныя дваіх дзяцей.

Бліжэй да рэгістратара-педагага налічваецца малыш Валя Марозаў. Валя ў захаванні. Сёння звычайна яго заветныя мамы—яго рэгіструюць у школу. Гэтага свята Валя чакаў доўгі час, усё лічыў дні, калі нарэшце прыдзе 16 жніўня.

Разам з Валай радуецца яго маці за сталінскую школу, якая дае магчымасць займацца дзіцяці ў прасторных, светлых класах і так блізка ад дому.

— А мы ўвесь час непакоіліся, што Валі прыдзе так далёка хадзіць у школу.

„АПРАЎДАННІ“ ТАВАРЫША РЫБАКОВА

ПАРЫЧЫ. Спец. нар. «Звязды». У густым цыньку вялікага саду стаіць стары, пасівеўшы ад многалетня будынак новабеліцкай пачатковай школы, Казлоўскага сельсовета. Па ўсяму відаць, што гэта былы кулацкі дом, прыстасаваны пад школу. Дый гэта пацвердзіла і сама настаўніца тав. Дземідовіч.

Мы сказалі «прыстасаваны». Гэта прыстасаванне заключаецца ў тым, што з дому выкінулі кулака і ўнеслі сюды дзесятка парт і класную дошку, а ў асобным бакавым пакойчыку пасялілася адзіная тут настаўніца і ўсё. Паранейшаму астатнія маленькія вакецы, дымныя печы, векавая копаць і бруд на сценах.

Нам думаецца, што Казлоўскі сельсовет, калгас «Чырвоная Бярэзіна», нарэшце Парыцкі райвыканком абавязаны паклапаціцца аб тым, каб новабеліцкая школа прыняла надабаючы советскай школе выгляд. На справе-ж ні адна з гэтых арганізацый нічога не робіць, каб падрыхтаваць школу да новага навучальнага года.

Дземідовіч безрэзультатна абівае парогі райана, сельсовета, праўлення калгаса. Усюды абяцаюць, але нічога канкрэтнага не зрабілі. Больш таго, старшыня калгаса «Чырвоная Бярэзіна» Трацэўскі замест дапамогі самавольна заняў школьны хлёў, а калгаснік Алукоўскі хадзіў было разабраць школьны пюці. Толькі дзякуючы энергічнасці Дземідовіч удалося адстаяць школьную маёмасць.

Краснаўскай вясёўная сярэдняя школа пачала рамонт. Дзіўнае толькі таму ён так марудна ідзе. Да гэтага часу яшчэ не пабелены сцены, не папраўлены вокны. Толькі зараз уздумалі перавесці будынак для двух класаў. І гэты звычайны сямліскі дом складаюць на жывым месцы без ніякіх змен.

скамейкі і праз тунелі 10 вароўянецца ў школу са сваёй мамай і метрыкай. Юру рэгіструюць у падрыхтоўчы клас.

Горкімі дзіцячымі сабрамі рыдае маленькая Тамара, хаваючыся за маміну сукенку. На хвіліну яна нават забывае, што прышла ў школу, і ўзялае на каломі мацеры.

Тамару ў школу не прымаюць, ён яшчэ толькі семі год пашоў.

— Хачу ў школу, — плача дзіця.

Тамары прыдзецца яшчэ пагуляць годзік дома і ў дзіцячым садзе.

вучыня Канавалава, які жыве ў гэтым раёне.

Блытаюць і другія школы. Гэта тармазюць нармальны прыем, нервуе бацькоў і вучняў.

Чаму да 16 жніўня не закончана ўся падрыхтоўчая работа па камплектаванню. На гэта мы звяртаем увагу Менскага аддзела асветы (загадчык т. Кузняцова).

За тры гадыны работы па камплектаванню сталінскай школы ў 21 школу зарэгістравана 157 вучняў, у 13 школу — 82, з іх звыш 70 малышоў, пачынаючых новае, школьнае жыццё.

А. ЛІУШЫЦ.

ЗАВОЧНАЕ НАВУЧАННЕ ЗРЫВАЕЦЦА

Сёлета магілёўскі педагагічны інстытут прымае на завочны сектар 350 чалавек. Увесь гэты кантынгент паступаючых павінен быць вылучан раённымі аддзеламі народнай асветы. Завочны сектар інстытута своечасова разаслаў райана паведамленні аб прысылцы к 1 чэрвеня дакументаў настаўнікаў, вылучаных на завочнае навучанне, каб разаслаць ім праграмы іспытаў і звязаць з імі пісьмовую сувязь.

Пачынаюцца прыёмныя іспыты ў інстытут, а да гэтага часу на завочны сектар падае з усіх раёнаў толькі 61 заява, у тым ліку 26 заяў без камандыровак райана. За выключэннем Аршанскага, Горацкага, Дрысенскага, Ушацкага і Круглянскага райана, якія часткова выканалі развёртку, астатнія не вылучылі ў інстытут ні аднаго настаўніка. З Быхаўскага, Віцебскага, Дубровенскага, Лепельскага раёнаў заяў зусім няма.

Упарта не жадаюць займацца справай завочнага навучання аддзелы нарасветы, прымацаваных да Магілёўскага кансультацыйнага пункта раёнаў — Магілёўскага, Шклоўскага, Быхаўскага, Чавускага, Рагачоўскага, Бялыніцкага, Крычаўскага, Клічаўскага.

Ні напамінанні поштай, ні па телефону не далі ніякага зруху. Магілёўскі райана толькі пасля шматразовых перагавораў прыслаў за подпісам саравада заявы 4 настаўнікаў з 8-мі на развёртку, але і гэтыя 4 чалавекі аказаліся не падыходзячымі для інстытута як па адукацыі, так і па сацыяльнаму становішчу.

У мінулыя гады з-за бяздзейнасці многіх райана завочнае навучанне было ахоплены далёка не ўсе настаўнікі, якія абавязаны вучыцца. Наркамасветы павінен прыняць тэрміновыя меры, каб пярэціць зрывы бягучага навучальнага года.

ЮРКЕВІЧ.

У выніку выключнай бяздзейнасці да арганізацыі бяздзейнасці руху за апошні час адбылося некалькі няшчасных выпадкаў. Першае паездкам рабочага Лутына і грузчыцу Молту Озьгу.

Былі таксама афяры з-за няспраўнасці матара машыны № 5. Як-жа кіраўніцтва Асінторфа вядзе барацьбу за паярджанне няшчасных выпадкаў, за ахову бяздзейнасці жыцця рабочых? На жаль, вельмі слаба, у большасці толькі загадамі.

Перад намі цэлая серыя такіх загадаў дырэктара Асінторфа т. Войтава.

Вось загад ад 20 ліпеня. У ім т. Войтаў, канстатууючы няшчасны выпадак на машыне № 5, аддае пад суд внаватых у гэтым: загадчыка электрапэха Гітновіча, электратэхніка першага ўчастка Даўжыну, матарыста Карнісенку і Ефрэменку, электрамашыніста Магільскага, Дзенісенку і Цітава. Але-ж гэта толькі загад. І на сёнешні дзень з'яўляюцца прадуць на сваіх мясцах. Нікога з іх яшчэ

ціць другі класны вагон для тавараў, што з Асінторфа да БелДРЭС і т. д.

Ні адзін пункт гэтага загаду не выканан.

Адказы за тэхніку бяздзейнасці Гофман бяздзейнічае. Усё пра работа заключаецца ў тым, што ён піша акты. Інспектар ШІІ працаваў за тарфійнаў па ахове пазаводнага ніякай прафілактычнай работы па ахове працы не праводзіць, больш займаецца фіскальным няшчасных выпадкаў.

Дырэктар завода Войтаў рабіць за бяздзейнасці руху і працы павінен пісаннем паводу працы павінен пісаннем паводу працы павінен якіх ніколі не правярае. Партыйная арганізацыя (сакратар парткома Капілянаў) тарфійнага завода (старшыня Валентын) таксама бяздзейнічаюць гэтай справе.

Трэба адзначыць, што камуністы БелДРЭС ніякіх мер не прынялі да сваіх машынаў, не водзіць паязды па пасёлках з рэлігійскім ухарствам.

Н. МЯДЗВЕДЗЕУ.

3 пісем чытачоў

ПАСЯЯ СТУДЭНЦКАЙ СПАРТАКІАДЫ

Прайшоўшая ў Маскве 1 усеагульная міжнаркамацкая спартакіяда студэнтаў паказала нам, удзельнікам спартакіяды ад ВДУ Наркамасветы і Народнага камісарыята аховы здароўя БССР, што такое сапраўды спартыўная тэхніка і як треба за яе змагацца. Спартакіяда паказала нам, што мы далёкі да вышэйшай спартыўнай тэхнікі.

Старшыня ВСКФ СССР тав. Манцаў, па даных мандатнай камісіі спартакіяды, ушчэнт разбіў існуючы погляд, што ў навучальных устаноў той, хто займаецца фізкультурай не можа добра акадэмічна паспяваць. З 2420 удзельнікаў спартакіяды толькі 380 займаюцца здавальняючы, а ўсе астатнія—добра і вельмі добра.

Гэты момант асабліва востра падкрэсліў нарком аховы здароўя РСФСР тав. Камінскі. Ён прама сказаў, што толькі вучоба, спалучаная са здаровай фізічнай падрыхтоўкай, даець нам каштоўныя кадры. Тав. Камінскі асабліва востра высмеў і гэты ўстаноў, якія рыхтаваліся да спартакіяды за тыдзень да яе пачатку і раз-раз лічаць, што справа на гэтым скончана. Гэта ў найбольшай ступені адносіцца да навучальных устаноў Наркамасветы і Народнага камісарыята аховы здароўя БССР. Імёна ў гэтым прычына таго, што мы апынуліся на апошнім месцы.

З 1 усеагульнай міжнаркамацкай спартакіяды студэнтаў мы здароўя БССР Л. ПІСАУ.

павінны зрабіць наступныя моманты:

Першае. Кожны наркамат абавязан узяць у свае рукі справу пастаноўкі фізкультуры ў пачатковых устаноў. ВСКФБ павінен асобна аб'яднаць у сваім праце метадычную справу і падрыхтаваць кадры для разгортвання фізкультурнай работы ў вышэйшай і сярэдняй школе. За фізкультуру срод род нашага пролетарскага студэнцтва павінен узяцца воманамі як за сваю бліжэйшую родную справу.

Другое. У бліжэйшы час мы фізкультурнай студэцкай моладзі павінна быць прадстаўлена ўсё неабходнае для спартыўнай трэніроўкі, пачынаючы ад стадына і капчаючы асабістым спарткашюмам. А ў нас, нават у Маску, ва ўніверсітэцкім гарадзкім дзе займаецца да 10000 студэнтаў, няма спартыўнаўкі, павінен быць спартыўнага зала.

Мы палкам падтрымліваем паванову маскоўскіх студэнтаў фізкультурнікаў аб арганізацыі студэцкага спартыўнага таварыства, якое штодзённа будзе дамагаць студэнтам павышаць сваю спартыўную тэхніку. Мы думаем, што з новага навучальнага года фізкультура ў навучальных устаноў павінна быць пастаўлена як адна з важнейшых змястоўных прадметаў.

АБМЯЖУВАЮЦЦА
СПАЧУВАННЕМ

Пісьмо студэнта

4 брыгада калгаса «Чырвоны
Зор» (Менскі раён) знаходзіцца
на адлегласці ад калгаснага цэнт-
ра каля два з паловай кіламетры. У
гэтай брыгадзе ёсць чатырохквар-
тэрны дом. Змяшчаецца ў ім 6 ся-
мей калгаснікаў. Коміцы ў доме
улім разлажаліся, у выніку чаго
кожны дзень пагражае ўзнікненне
шканды.

Недаўна ад гэтага дома сталіць
калгасны отар сена, а радам з ім
кравіцы. У брыгадзе нават няма
профілактарнага інвентару. Ні дра-
жы, ні багроў, ні ведаер, не гавора-
ць пра бочкі з вадою і насос.

Старшыня сельсовета Смірноў і
старшыня калгаса Мільніч часта
бываюць у брыгадзе, бачаць гату
неабходку і абмяжоўваюцца толь-
кі спачуваннем.

В. БУДЗЕЙКА.

НЕ ВЫХОУВАЮЦЬ,
КАЛЕЧАЦЬ

Пісьмо калгасніка

У калгасе імя Сьвярдлова, Ар-
лоўскага сельсовета (Шклоўскі
раён), на час пасевнай і ўборач-
най кампаніі арганізавалі яслі, але
выкараўчая работа ў іх не пас-
таўлена на належную вышыню.

Праўнікі ясляў Войтава А. і Кі-
шалева адносяцца да дзяцей гру-
па. Лаюць іх і даюць ім ровныя
мінуткі. Дзеці безнаглядна ва-
ляюцца і нават сьпяць на падлозе.

Не лепшае становішча і з хар-
таваннем.

Дзяцей ворыяць сырымі яблы-
камі з хлебам. Зусім не даюць
стаўшчаў.

Загадчыца ясляў Бусеева і стар-
шыня калгаса Бычкоў не ціка-
вацца работай ясляў.

С. Т.

На слядах выступленняў
«Звязды»

ДЗІКІЯ ЗДЗЕКІ
НАД РАБОТНІЦАМІ

Над такім загаловак у «Звяз-
дзе» ад 29 ліпеня была змешчана
заметка, што ў саўгасе «Дукора»
(Смалавіцкі раён) работніцы Шы-
лавоўскай, Кушчэўскай і Руцкай у часе
работы на полі арганізавалі «ме-
тадычныя аб'яднанні» жэанчын

Паход імя тав. Гікало за лён

РЫХТАВАЦЬ МЯЛЬНА-СУШЫЛЬНЫЯ ПУНКТЫ

КРУГЛАЕ. (Спец. нар. «Звя-
зды»). Навенская трохвальная чы-
гунная мялка, купленая летась
калгасам «1 мая», Загаранскага
сельсовета, сёлета ляжыць у смеці-
ці. На ёй не працавалі і не збі-
раюцца працаваць. Старшыня кал-
гаса т. Вараб'ёў заяўляе: «Адра-
мантаваць яе ўжо нельга. Вострыя
валікі сакунць валажно, а падтушці
іх мы не можам».

Не валікі вінаваты. Прычына ў
тым, што ў калгасе няма вопыт-
ных кадрў, умеючых адрагуляваць
машыны. Ільномялка летась не
прадала таму, што туга былі за-
жаты валы і яны, зразумела, сек-
лі валажно. Вось і ўвесь «брак»
машыны.

Калгас не клопаецца аб пад-
рыхтоўцы вопытнага машынаведа.
МТС, райза таксама не збіраюцца
рыхтаваць патрэбных калгасам
машыністаў для мялак і трапалак.

Ёсць у гэтым-жа калгасе дзве
драўляныя мялкі, у іх пашчэпаны
ручкі, зубцы валікаў тупыя. Гэ-
тыя машыны неабходна зараз-жа
адрамантаваць.

Не лепшае становішча і з зага-
тоўкай добраахвотных трапалаў.
Трапала Сабалеўскай Адэлі зусім
збілася, канцы заострыліся, як
нож, ад чаго лён сячэцца. У Фаль-
коўскай Дар'і трапіла яловае, па-
сарод выпукала, як палка. Вараб-
ёва Моця зусім не мае трапала, а
яна — лепшая ўдарніца на пе-
раапрацоўцы ільну. Аналагічнае
становішча ў калгасе «Рассвет»,
Загаранскага сельсовета, «Бела-
руская вёска», Круляцкага сель-
совета і іншых, дзе да сёнешняга
дня няма ні дроў, ні супроцьпа-
жарных бочак. Многія сушыльнікі
без пашчоў.

М. РАШЫЦКІ.

ЛЁН ПЕРАСТСІВАЕ

КРЫЧАЎ. (Нар. «Звязды»). Пра-
езджачы па калгасе раёна, ні-
дзе не паскардзіцца, што лён у гэ-
тым годзе не ўраджэў. Наадварот,
сёлета адзін калгас перад другім
нават хвастаюцца:

— Намі лён лепшы вашага...

І сапраўды, густой, роўнай сця-
ной стаіць спелы лён у большасці
калгасаў. Добры ўраджай ільну
патрабуе своєчаснай і высока-
якаснай уборкі і апрацоўкі. Але
церабленне ільну па раёну ідзе
вельмі марудна. Мясцамі, асабліва
на ўзгорках, лён ужо вышаў з
жоўтай спеласці і пачынае пера-
пяваць. Гэты лён неабходна зараз-
жа выперабіць, каб пазбегнуць
вялікіх страт.

У калгасе «Сталінскі заклік»,
Савольніцкага сельсовета, зацяяна
30 гектараў ільну. Увесь лён пас-
пеў. Выпераблена-ж толькі адна
трэця частка. Устаноўлены фор-

мы цераблення не выконваюцца
нават і на палову. Жанчыны за-
мест 10 сотак гектара выперабі-
ваюць не больш 3-4 сотак. Тлума-
чыцца гэта вельмі простай прычы-
най: на работу жанчыны выхо-
дзяць у 10 гадзін раніцы, а то і
пазней. 9 жніўня, напрыклад, боль-
шасць жанчын у брыгадзе Свіры-
дзенкі вышла на работу ў 11 га-
дзін, хоць быў добры сонечны
дзень.

Вельмі марудна ідзе церабле-
не ільну ў калгасе Касцюковіцка-
га сельсовета. У калгасе імя Леніна
з 32 гектараў выпераблена толькі
6, у калгасе «Красата» з 26 гек-
тараў—2 і то церабіць не сарта-
ваўшы. Ёсць калгасы, якія яшчэ
нават і не пачыналі цераблення
ільну, як калгас «Номунар» і ін-
шыя.

М. ВІШНЕУСКІ.

Малацьба
і збожжапастаўкі
не арганізаваны

СУРАЖ. (Спец. нар. «Звязды»).
Малацьба ў суражскіх калгасе не
разгортваецца. Збожжапастаўкі
дзяржаве яшчэ не пачаліся. Толь-
кі два калгасы прывезлі на зага-
тоўчы пункт поўтоны хлеба. І
ўсё.

Вось калгас «1 мая», Браўцоўс-
кага сельсовета. Жыво пачата
больш, як 5 дзён назад. Дагэтуль
непрасушана ні адна бабка.
Брыгадзір 1 брыгады Смуноў ска-
рдзіцца, што не хапае рабочых рук.
А між тым на жыве працуюць ско-
пам і за двума жэаняркамі ходзяць
24 вязальшчыцы, 3 зношчыцы
свапоў, ззаду брыгадзір. Калі-б
правільна, па званнях, расставіць
гэтыя сілы, палову людзей можна
было б пераклучыць на сушку
збожжа ў бабках, у еўнях, пад
стрэхамі, у пунях і т. д.

У гэтым калгасе стаіць свладан-
ная малатарня МТС. Але дырэцыя
МТС не паклапацілася арганіза-
ваць прасушку збожжа ў снапах,
каб неадкладна пачаць малацьбу і
збожжапастаўкі. Калгас мае даст-
атковую колькасць евей для та-
го, каб перасушыць збожжа, якое
неабходна здаць дзяржаве, не
больш як за 5-6 дзён.

Можна сказаць, што ў раёне
папуе хвароба «славаблуддзя».
Звычайна бывае так: з раёна пры-
язджае ў сельсовет адзасны ра-
ботнік. Ён дае ўстаноўкі старшыні
сельсовета. Старшыня сельсовета
едзе ў калгас і дае ўстаноўкі
старшыні калгаса. Старшыня кал-
гаса дае ўстаноўкі брыгадзірам, а
тыя — калгаснікам і калгасні-
цам. Усе даюць устаноўкі, а ні-
то не арганізуюць работы. У вы-
ніку здараецца так, як гэта здары-
лася ў калгасе «1 мая»: брыгадзір
Смуноў даў устаноўку Гаўрылу су-
шыць бабкі, а Гаўрыла гэтай
ўстаноўкі не прыняў. Так і аста-
ліся бабкі не раскритымі.

А. МІКУЦКІ.

Уборка азімых і яравых
у саўгасе БССР

Саўгасы сістэмы Наркамзема на
15 жніўня выканалі план уборкі
азімых і яравых на 57,1 проц.,
засціртавана 69,8 проц. зжатага,
абмалочана — 24 проц.

Аднак, гэтыя сярэднія лічбы пат-



Дзень ваіцця ў Менску. Піонерка падносіць кветкі перашушчэцы
НІНЕ КАЛІТА—удзельніцы прыжкоў на аэрадроме менскага аэраўлуга.
Фота КАПЛІНСКАГА.

ЛЕПШЫЯ У РАЁНЕ

На шырокім калгасным двор увай-
шло стракатае стада маладняка.
Па сваёму ўзросту гэта былі ця-
ляты сёлетага афёлу. Былія і
эдаровыя яны заходзілі ў новы
цялятнік і невялікімі групамі
займалі стойлы.

— Колькі ў вас іх? — запы-
талі мы ў загадчыка малочна-
тварнай фермы Труса Апісіма Іва-
навіча.

— Было 202, а зараз ёсць
163,— адказаў ён.

— А дзе-ж дзеліся астатнія,
загінулі ці што?

— Ну, што вы. Такіх выпад-
каў сёлета ў нас не было. Мы іх
прасталі другім калгаснікам і мяр-
куем прадаць яшчэ 63.

І тут Апісім Іванавіч раскаваў,
што іх ферма ў гэтым годзе, як
ніколі змагалася са вырошчванне
маладняка. Сваіх цялят выгада-
вана 165 і 37 зааінтрактавана ў
калгаснікаў. Зараз на МТФ наліч-
ваецца 392 галавы жывёлы, апра-
ча маладняка гэтага года: ка-
роў—196, вецелей—38, двухгадо-
вых цялак—59, валоў дарослых
—51, двухгадовых бычкоў—36 і
бычкоў-вытворнікаў—12.

Згодна дзяржаўнага плана фер-
ма ў гэтым годзе павінна выра-
сціць 100 цялят, вырастае-ж яна
ў два разы больш і таму мае
магчымаць прадаваць выгадава-
ных вельмі плана цялят другім
калгасам.

План мяснанаствак — 54 прэнт-
неры і малакопаставак — 70
тыс. літраў фермай поўнасьцю вы-
канан патрабавана. Недарма-ж
сельска-гаспадарчый арцель «Ко-
мітэры», Савіцкага сельсовета,

лічыцца ў Даманавіцкім раёне са-
мым лепшым жылёлагадоўчым
калгасам.

Такіх велькіх поспехаў у спра-
ве жылёлагадоўлі калгас дабіўся
не адразу. Быў час, калі на фер-
ме адзёх маладняка даходзіў да
30 проц. і толькі таму, што ў ар-
ганізацыі працы даярак, дагля-
чыць цялят, пастухоў панавалі
абялічка і ўраўнілаўка. За жыл-
вёлу адказвалі ўсе і ніхто.

Так было. Але зараз справа аб-
стаіць інакш. Уся работа на фер-
ме арганізавана на аснове індыві-
дуальнай здельшчыны. Даярні
і пастухі атрымліваюць працэдні
ад колькасці малака і пакрытых
кароў. Даглячыць і даглячыцы
маладняка — ад узрасту і вагі
цялят. Ад мінулай абялічкі та-
ксама не асталося і следу.

Тое-ж самае робяць даглячы-
кі і даглячыцы цялят. Апрача
нойла яны даюць ім добрыя вад-
ны корм, пускаюць на добрую па-
шу.

Увесь штат МТФ складаецца з
25 чалавек. Усе яны — адданыя
сваёй справе людзі, — працуюць
на ферме не за страх, а за со-
вешць. Вось старшы даглячыць
цялят Акуліч Сцяпан. Ён працуе
на МТФ ужо пры гады. Моцна па-
любіў сваю работу і палкам ён
ацаўся. Гадоўля і вырошчванне
маладняка стала для яго спецы-
яльнасцю ў калгасе. Выгонваючы
добрадумлена свае абавязкі, Аку-
ліч служыць прыкладам для аст-
татніх работнікаў фермы.

Р. ФАЛОУ.

ПА РАЁННЫХ
ЦЭНТРАХ

У палоне лены
і бястурботнасці

Параход закінтае сутачны пе-
раход з Гомеля. Ля Прапойска ад-
крываюцца прыгожыя краевіды.
На левым беразе Сожа шырока
раскінудзіся лугі з рэдкімі магут-
нымі векавечнымі дубамі—астатка-
мі колішняй пушчы. Справа, на
гэты, густалісты парк, а за ім мя-
стэчка, мясцовы камбінат, і пы-
ціль у мяшце паравічок.

Прыгожа тут, на беразе Сожа.
Але як толькі станеце падымаць
да ў мястэчка, хутка расейваецца
захапленне. Фарбы і краевіды мя-
лаюцца, на кожным кроку вас
падсперагае непрыемны відок, які
непамінае аб бястурботных гаспа-
дарах гэтага раённага цэнтры.

Ля самай школы, як толькі
выйсеці з ганку, пападаеце ў глы-
бокую лужыну. Прапойскія стара-
жылы кажуць, што такія лужыны,
а іх у мястэчку няма, ніколі не
высыхаюць і нават сьнігі не вель-
мі ўдзячны за іх. Вельмі-ж ужо
яны глыбокія. У 1929 годзе ў ад-
ной з такіх луж у цэнтры мястэч-
ка ўтануў грамадзянін З. Мейднін-
скія экперты сцвярджалі, што ён
не быў нават вышэйшым.

Вядома, з таго часу тое-сёе аб-
ноўлена ў мястэчку. На двух вулі-
цах ёсць драўляныя тратуары. Па-
саджаны дрэвы. У сярыве захап-
лення дрэванасаджэннем лівідава-
на базарная плошча. Тут разбіт
маленькі парк. Калгаснікам і ад-
наасобнікам няма дзе спыніцца з
возам. А тым часам зусім забыт
стары парк на высокім беразе Со-
жа з прыгажэйшымі клёнамі, лі-
памі, акацыямі. Тут пасуцца рай-
ыкшэжэмаўскія коні і каровы аб-
ватоўля ўсяго мястэчка.

Сёлета ў святу, перад 11 ліпеня,
успомнілі пра парк, пабудава-
лі скамейкі. Зрабілі пляцоўкі для
гульняў, не пашкадаваўшы падру-
біць карэні каштоўных ліп. Свя-
та прайшло. РВБ скамейкі забраў
—моў патрэбны дошкі на будаў-
ніцтва, і ў парку зноў гаспада-
раць коні, каровы, коні.

Але пройдем з цэнтру мястэч-
ка. На спрыжванні двух вуліц
стаіць сярывішчы двухпаварко-
вы дом. На ім вайкія шыльда:

«Шуная і чайная Новы быт».
«Шуная гульня», як анекдот.
«Шуная і чайная», пры чым тут
новы быт. Незразумела, што тут
новае. Тым часам зойдем у гэ-
ты «Новы быт».

Пад такім загалоўкам у «Звяззе» ад 29 ліпеня была змешчана заметка, што ў саўгасе «Дукора» (Смілавіцкі раён) работніцы Шыдлоўская, Кушчэцкая і Кулік у часе работ на полі арганізавалі «медыцынскае абследаванне» жанчын для выяўлення хворых венерычнымі хваробамі. «Абследаванне» праводзілася не звязаючы на катэгарычныя пратэсты з боку работніц.

Пракуратура Смілавіцкага раёна паведамае, што следства па гэтай справе закончана. Винаватыя Шыдлоўская, Кушчэцкая і Кулік аддадзены пад суд па 107 арт. КК. Справа будзе слугацца з удзелам бацькоў.



Малацьба на складанай малатарні ў калгасе «Трудавая ніва», Мехоўскага раёна. На пярэднім плане — барабаншчык ІВАНОУ АНТОН. Фото А. МІКУЦНАГА.

Уборка азімых і яравых у саўгасе БССР

Саўгасы сістэмы Наркамзема на 15 жніўня выканалі план уборкі азімых і яравых на 57,1 проц., засціртавана 69,8 проц. зжатага, абмалочана — 24 проц.

Аднак, гэтыя сярэднія лічбы патрабуюць расшыфроўкі. У той час, як саўгасы садова-гародняга трэста ўбралі 69,8 проц. ураджай, а лугавога трэста — 63,7 проц., цэлы рад аб'яднаных ганебна арываюць уборку. Ільняводчыя саўгасы ўбралі толькі 33,3 проц. ураджай, вучэбныя гаспадаркі — 45 проц., ільнясаўгасы ў Горках — 23,6 проц., конесоўгасы ў Дубосіне — 26,3 проц., саўгасы Будзішча — 45,7 проц.

План мяснанастанак — 54 пратэры і малапопаставак — 70 тыс. літраў фермай поўнаасцо выканан патэрмінова. Недарма-ж сельска-гаспадарчая арцель «Комінтэрн», Савіцкага сельсавета, у два разы больш і таму мае магчымасць прадэманстраваць выдалаваных шэрых паліва прылет другім калгасам.

План мяснанастанак — 54 пратэры і малапопаставак — 70 тыс. літраў фермай поўнаасцо выканан патэрмінова. Недарма-ж сельска-гаспадарчая арцель «Комінтэрн», Савіцкага сельсавета, у два разы больш і таму мае магчымасць прадэманстраваць выдалаваных шэрых паліва прылет другім калгасам.

Загатоўна Ільнянасення па раёнах БССР

Па вестках Беларускай катэры Загатоўна па раёнах БССР на 15 жніўня загатоўлена 4,8 проц. плана загатоўна ільнянасення.

Па Веткаўскаму раёну загатоўлена 54,5 проц. плана, Буда-Кашалёўскаму — 47,4 проц., Кіраўскаму — 30 проц., Баданіцкаму — 26,6 проц., Сенненскаму — 24,8 проц., Кармянскаму — 22,7 проц.

Слаба загатоўляюць ільнянасенне ў Аршанскім раёне — 4,7 проц., Барысаўскім — 5,3 проц., Чырвонапольскім — 3 проц., Брунскім — 0,1 проц. і інш.

Але пройдем к цэнтру мястэчка. На сярэжыванні двух вуліц стаіць скарываўшыся двухпавярховы дом. На ім вялікая шыльда: «Шуная і чайная Новы быт».

Шыльда гучыць, як анекдот. «Шуная і чайная», пры чым тут новы быт. Неразумела, што тут новае. Тым часам зойдем у гэты «Новы быт».

— Чай ёсць.

— Ні к чаму нам чай. Ёсць тэва.

А за вуглавым брудным столікам сляпшчыкі-дубавікі зусім адкрыта ў шклянкі наліваюць гарэлку. Віно прадаецца ў гэтым-жа доме, той-жа арганізацыяй, што адкрыла «Новы быт» — інваліднай арцелью. Так у Прапойску разумеюць новы быт, новую культуру. І ўсе аб гэтым ведаюць, гавораць, як аб нечым звычайным і ніхто не запрашэе, ніхто і не падамае прыкрыць брудную, агідную карчму з новай шыльдай.

Карчма ў Прапойску ёсць, а лавні няма. Уласна кажучы лавня будзеца з 1932 года. Была завезена жалезці прэгла. Пасля не расцягнулі на групі жыхары мястэчка, цяпер падвозіцца зноў будаўнічы матэрыял. Ёсць надзея, што лавня будзе пабудавана. Але калі? Тэмпы, тэрміны не для Прапойска пісаны.

Тут-жа міранца з тым, што на ўсё мястэчка толькі 11 студняў. Большыя чэртае ваду са студні сваімі выдэркамі — часта бруднымі, закарэўшымі.

Прапойская пажарная служба штодзённым пастаўшчыком гумару для ўсяго мястэчка. Даволі ўспомніць пра пажарную, як на тварах расплываюцца саркаматычныя ўсмешкі. Сёлета ў чэрвені месяца на адной з вуліц мястэчка здарыўся пажар. Каланча ў адным краі мястэчка, пажарны сарай у другім.

Ударыў набат.

— Дзе гарыць?

Чакалі пакуль з пажарнай вежы прыбег чалавек і паказаў напрамак у якім трэба ехаць на пажар. Нарэшце месца пажара стала вядома, але няма на чым везці машыну. У пажарнай тры клячы. Дзве нядзе грузы везуць, а адна машыну не пацягне.

Усё мястэчка разам з кіраўнікамі раёна ўзялося за аглоблі, пягнулі машыну і бочкі. А за гэты час згарэла 7 дамоў.

Бурна расце ўся краіна. Аднаўляюцца гарады, расквітаюць мястэчкі, сёлы. Партыя і ўрад шмат аддаюць увагі камунальнай гаспадарцы. Толькі да Прапойска нібы не дайшлі патрабаванні аб паліпшэнні добрабыту раённага цэнтра. Спасыланнямі на адсутнасць сродкаў тут апраўдваюць сваю лень, безініцыятыўнасць і бястурботнасць кіраўнікі раёна.

В. САВОСТАУ, Прапойск.

Апашленне важнейшага дакумента

Імуніт сельскагаспадарчай арцелі з'яўляецца велізарнай каштоўнасцю іх. Гэты дакумент ёсць перш за ўсё творца гаспадарчай разуму нашага народа і мастацтва тав. Сталіна.

Імуніт дакумента не толькі каштоўнасць сельскагаспадарчай арцелі, але і аснова для прывічанага памешчыка і капіталіста сельскагаспадарчай арцелі ў краінах, якое вядзе.

Як аднеслася Віцебская партарганізацыя да гэтага важнейшага сталінскага дакумента?

Праверка ходу рэгістрацыі сельскагаспадарчых статутаў на 8 ліпеня па Віцебскаму раёну дае наступныя паказальнікі: усяго калгасаў па раёну 110, статутаў зарэгістравана 30.

Для таго, каб убачыць, якая якасць рэгіструемых статутаў, падрабязна пакажам статут калгаса імя Молатава, Шумнянскага сельсавета. Статут гэты зарэгістраван прыёму гаспадарства 13 мая за №5. На гэты статут трэба звярнуць увагу, па-першае, таму, што ён абгаварваецца калгаснікамі пры актыўным удзеле другога савратара горкома партыі т. Башмачнікава і райаграпома т. Мароза і па-другое, таму, што гэты статут у наступнай рабоце па прапрацоўцы статутаў службы прыкладам, як моў, патрэбна прапрацоўваць і які павінен быць статут сельскагаспадарчай арцелі ад-Віцебску.

Калгас прыслаў выпіску з пратакола агульнага схода аб зацвярджэнні статута на Беларускай лаве, але горавет «патрудзіўся», гэта выпіску пераклаў на рускую мову і прымажыў да статута.

Віцебскі горавет думае, што не яго датычыць пастава, прынятая другіх усеаюзным з'ездам калгаснікаў-ударнікаў ад 17 лютага 1935 г. аб тым, каб «Прыкладны статут сельскагаспадарчай арцелі» распаўсюджваўся на роднай мове сарод калгаснікаў.

Другі раздзел — «Аб зямлі» — пачынаецца наступным чынам: «Усе межы, раздзяляючыя раней зямельныя надзелы членаў арцелі, знішчаны ў 1911 г.». Бачыце, віцебцыяне вядуць свае летасчысленне, як відаць, з часоў сталінскіх хутароў.

Размер сядзібы прынят 0,25 гектара.

І гэты статут — у лавяні, рэгістрацыя яго гораветам не адменена, не глядзячы на тое, што яшчэ 1 чэрвеня 1935 г. рашэннем ЦК КП(б)Б і СНК, адобраным сельскагаспадарчым аддзелам ЦК ВКП(б) і Наркамземам СССР, яскрава вызначана сядзіба калгаснаму двару і яе размер.

У гэтым жа раздзеле прынят пункт, які гаворыць, што да правядзення землепарадкавання ў калгасе арганізаваць брыгады, да якіх прымацаваць землі былых вёсак, гэта значыць арганізаваць не вытворчы калгасныя брыгады, а тэрытарыяльныя брыгады-дваркі.

У IV раздзеле пункт аб жанчыне-калгасніцы запісан наступным чынам: «Пры пасылцы на фоны курсы забяспечыць вылучэнне на іх жанчын не менш 50 проц. ад агульнай колькасці пасылаемых, з далейшым высюваннем іх на кіруючую работу (жывёлагадоўчыя фермы, работа намесніка старшыні арцелі і т. д.) (?)! Штогод арганізоўваць у арцелі дзіцячы сад. Шырока ўдзягаць жанчын у работу праўлення, рэўкамісіі, хаты-чытальні, хаты-лабараторыі».

Бачыце, пункт аб жанчыне-калгасніцы з Прыкладнага статута сельскагаспадарчай арцелі т. Башмачнікава не ападабаўся і ён унёс свае папраўкі.

З вылучэннем калгасніц на кіруючую работу т. Башмачнікаў таксама не зусім згодзен, таму ён «удакаваў» гэта месца і ў дужках паясніў, куды можна вылучаць калгасніц — гэта жывёлагадоўчыя фермы і не больш, як нам, старшыні арцелі, а то, чаго добрага, уздумаюць, ды і вылучаць членам ЦК ВКП(б) або СССР.

VII раздзел — «Арганізацыя аплата і дысцыпліна працы» — запісан: «Арганізацыйная аплата і дысцыпліна працы». Апрача таго гэты раздзел дабаўляецца наступным пунктам: «Брыгадзір сам прадуе са сваёй сям'ёй».

Каб зарэгістраваць статут арцелі, прэзідыум Віцебскага горавета ад калгаса патрабуе рад дадатковых дакументаў. Вось пералік дакументаў, прыкладзеных да зарэгістраванага статута сельскагаспадарчай арцелі «1 мая», Старасельскага сельсавета. Статут зарэгістраван 19 чэрвеня за № 15.

1. Спіс усіх членаў арцелі на 7 лістах.
2. Копія пратакола агульнага схода калгаснікаў ад 29 ліпеня 1935 г.
3. Выпіска з пратакола агульнага схода ад 31 мая 1935 г.
4. Копія пратакола агульнага схода калгаснікаў ад 30 сакавіка 1935 г.
5. Спіс членаў калгасаў, якія прысутнічалі на агульным сходзе 30 сакавіка 1935 г.
6. Весткі аб колькасці калгасных двароў.
7. Весткі аб землеварытанні калгаса.
8. Весткі аб наяўнасці жывёлы ў двароў.

9. Спіс жывёлагадоўчай брыгады.
10. Спіс палыводчай брыгады на двух лістах.
11. Спіс палыводчай брыгады № 2.
12. Спіс палыводчай брыгады № 3.
13. Спіс членаў праўлення.
14. Спіс членаў рэўкамісіі.
15. Спіс машын і с.-г. інвентару брыгады № 1.
16. Спіс с.-г. машын і інвентару брыгады № 2.
17. Спіс машын і с.-г. інвентару брыгады № 3.
18. Характарыстыкі на ўсіх членаў праўлення і членаў рэўкамісіі.

Калі кожнага калгаснага статута вырастае велізарная папка бюракрытычных даведак, спісаў і характарыстык. Патрабаванне падобных дадатковых вестак ад калгасаў у часе рэгістрацыі статута сельскагаспадарчай арцелі невягча інакш назваць, як абмежаваннем у рэгістрацыі статута, якое супярэчыць рашэнням ЦК ВКП(б).

Тут проста патрэбна сказаць, што Віцебскі гарком і горавет, як відаць, рашылі, што пастава ЦК ВКП(б) аб памылках Саратаўскага крайкома IX не датычыць.

Прыклад твораў статута калгаса імя Молатава быў перанесен і ў другія калгасы. Вось статут калгаса імя Будзённага, Шумнянскага сельсавета. Ён зарэгістраван Віцебскім гораветам 9 чэрвеня за № 8. Таксама прыкладзены спісы, такія-ж тэрытарыяльныя брыгады-дворкі. Сядзібы калгаснаму двару толькі 0,25 га і пункт аб жанчыне-калгасніцы дакладна скапіраван са статута калгаса імя Молатава.

Статут «калгаса «2-я пільгонна», Бабіцкага сельсавета, зарэгістраван 9 чэрвеня за № 12. Гэты статут ніхто з членаў прэзідыума горавета, як відаць, не чытаў ні да рэгістрацыі, ні пасля.

Старшыня горавета т. Аверын падпісаў пратакол аб рэгістрацыі гэтага статута, хоць у ім няма ні слова аб перамозе над кулаком, прапушчана ў 1 раздзеле і аб прадукцыйнасці калгаснай працы. Сядзіба калгаснаму двару ўстапоўлена 0,25 гектара.

— Хіба гэта не ёсць страта класавай пільнасці, хіба гэта не ёсць праўленне саюзна-бароміх адносін да галоўнейшай палітычнай справы?!

І далей. Аб калгасных брыгадах напісана так: «Для правядзення землепарадкавання арганізаваць у арцелі 4 палыводчыя брыгады і раздзяліць між імі зямлю так: да першай брыгады аднесці в. Скулавічы, да другой — Млышокава, Яскава, да трэцяй — Стутрава, Аўдзееўкі і Макаронкі»...

Як бачыце, урок вывучан не дрэнна і тут двёрка змагаюцца за брыгаду-дворку, а вось колькі калгаснік мае права трымаць свёіх зусім не сказана. Затое ў пункце аб жанчыне ўслужлівы пералічыць папоў далей свайго настаўніка, — ён рашыў жанчыну-калгасніцу на кіруючую работу зусім не вылучаць і запісвае: «Пры пасылцы на розныя курсы забяспечыць вылучэнне на іх жанчын не менш 50 проц. ад агульнага ліку пасылаемых, штогод арганізоўваць у арцелі дзіцячы сад, шырока ўдзягаць жанчыну для ўдзелу ў рабоце праўлення, рэўкамісіі, хаты-чытальні і хаты-лабараторыі».

Горавет не супярэчыць — ён і так рэгіструе.

Апалагічае ставовігча і з статутам калгаса імя Леніна, Нікалаўскага сельсавета, які зарэгістраван 13 мая за № 3. Даслоўна тут запісана так: «Устанавіць, што кожны калгасны двор арцелі імя Леніна мае права трымаць у сваім асабістым карыстанні адну карову, да 9 галоў маладняка (ягнэль, цялят), да 10 азячак і коз, абмежавваючы велікасць

птушак і трусаў і да 20 вуляў пчола і 2-х свінамацак з прыплодам».

Ужо такога пункту — да 9 галоў маладняка і 2 свінамацак і самі калгаснікі не прымалі, а пералічыць падрабязна — прэзідыум-жа горавета зарэгістраваў.

Статут калгаса «Новы шлях», Должанскага сельсавета, зарэгістраван гораветам 9 чэрвеня за № 9. Усё тое-ж самае, толькі гэты статут зноў на рускай мове.

Неабходна адзначыць, што III раздзел статута, у якім гаворыцца аб сродках вытворчасці арцелі, дзе ўказваецца што паллягае аграмаджэнню ў Віцебску, рашылі змяніць па-свойму, абмежаваўшыся ўказаннем, што ўжо аграмаджана.

Неаднаразова ўказанні партыі і ўрада аб прыёме і рэгістрацыі статутаў нічому не навучылі віцебскіх кіраўнікоў.

Толькі неразуменнем надзянальнай палітыкі партыі і сучаснага сталінскага статута сельскагаспадарчай арцелі можна вытлумачыць прычыны грубейшага скажэння гэтага важнейшага дакумента.

Побач з гэтым узнікае другое пытанне. Чаму так здарылася, што раённыя работнікі, маючы на руках сталінскі статут сельскагаспадарчай арцелі і пастановы ЦК і СНК і побач з гэтым скажачы, супярэчлівы статут на калгасу імя Молатава, прапрацаваны з удзелам т. Башмачнікава, — не толькі не сігналізавалі ЦК КП(б)Б і СНК БССР, не толькі не разгарнулі крытыкі такой прапрацоўкі статута, але ўслужліва пералісвалі, штамавалі і прымацвалі калгаснікам антыпартыйны дакумент?

Гэта гаворыць аб тым, што ў Віцебскім раёне не ўсё добра з крытыкай і самакрытыкай.

В. САВОСТАУ, Прапойск.

Віцебскі горавет думае, што не яго датычыць пастава, прынятая другіх усеаюзным з'ездам калгаснікаў-ударнікаў ад 17 лютага 1935 г. аб тым, каб «Прыкладны статут сельскагаспадарчай арцелі» распаўсюджваўся на роднай мове сарод калгаснікаў.

Другі раздзел — «Аб зямлі» — пачынаецца наступным чынам: «Усе межы, раздзяляючыя раней зямельныя надзелы членаў арцелі, знішчаны ў 1911 г.». Бачыце, віцебцыяне вядуць свае летасчысленне, як відаць, з часоў сталінскіх хутароў.

Размер сядзібы прынят 0,25 гектара.

І гэты статут — у лавяні, рэгістрацыя яго гораветам не адменена, не глядзячы на тое, што яшчэ 1 чэрвеня 1935 г. рашэннем ЦК КП(б)Б і СНК, адобраным сельскагаспадарчым аддзелам ЦК ВКП(б) і Наркамземам СССР, яскрава вызначана сядзіба калгаснаму двару і яе размер.

У гэтым жа раздзеле прынят пункт, які гаворыць, што да правядзення землепарадкавання ў калгасе арганізаваць брыгады, да якіх прымацаваць землі былых вёсак, гэта значыць арганізаваць не вытворчы калгасныя брыгады, а тэрытарыяльныя брыгады-дваркі.

У IV раздзеле пункт аб жанчыне-калгасніцы запісан наступным чынам: «Пры пасылцы на фоны курсы забяспечыць вылучэнне на іх жанчын не менш 50 проц. ад агульнай колькасці пасылаемых, з далейшым высюваннем іх на кіруючую работу (жывёлагадоўчыя фермы, работа намесніка старшыні арцелі і т. д.) (?)! Штогод арганізоўваць у арцелі дзіцячы сад. Шырока ўдзягаць жанчын у работу праўлення, рэўкамісіі, хаты-чытальні, хаты-лабараторыі».

Бачыце, пункт аб жанчыне-калгасніцы з Прыкладнага статута сельскагаспадарчай арцелі т. Башмачнікава не ападабаўся і ён унёс свае папраўкі.

З вылучэннем калгасніц на кіруючую работу т. Башмачнікаў таксама не зусім згодзен, таму ён «удакаваў» гэта месца і ў дужках паясніў, куды можна вылучаць калгасніц — гэта жывёлагадоўчыя фермы і не больш, як нам, старшыні арцелі, а то, чаго добрага, уздумаюць, ды і вылучаць членам ЦК ВКП(б) або СССР.

VII раздзел — «Арганізацыя аплата і дысцыпліна працы» — запісан: «Арганізацыйная аплата і дысцыпліна працы». Апрача таго гэты раздзел дабаўляецца наступным пунктам: «Брыгадзір сам прадуе са сваёй сям'ёй».

Каб зарэгістраваць статут арцелі, прэзідыум Віцебскага горавета ад калгаса патрабуе рад дадатковых дакументаў. Вось пералік дакументаў, прыкладзеных да зарэгістраванага статута сельскагаспадарчай арцелі «1 мая», Старасельскага сельсавета. Статут зарэгістраван 19 чэрвеня за № 15.

1. Спіс усіх членаў арцелі на 7 лістах.
2. Копія пратакола агульнага схода калгаснікаў ад 29 ліпеня 1935 г.
3. Выпіска з пратакола агульнага схода ад 31 мая 1935 г.
4. Копія пратакола агульнага схода калгаснікаў ад 30 сакавіка 1935 г.
5. Спіс членаў калгасаў, якія прысутнічалі на агульным сходзе 30 сакавіка 1935 г.
6. Весткі аб колькасці калгасных двароў.
7. Весткі аб землеварытанні калгаса.
8. Весткі аб наяўнасці жывёлы ў двароў.

Калі кожнага калгаснага статута вырастае велізарная папка бюракрытычных даведак, спісаў і характарыстык. Патрабаванне падобных дадатковых вестак ад калгасаў у часе рэгістрацыі статута сельскагаспадарчай арцелі невягча інакш назваць, як абмежаваннем у рэгістрацыі статута, якое супярэчыць рашэнням ЦК ВКП(б).

Тут проста патрэбна сказаць, што Віцебскі гарком і горавет, як відаць, рашылі, што пастава ЦК ВКП(б) аб памылках Саратаўскага крайкома IX не датычыць.

Прыклад твораў статута калгаса імя Молатава быў перанесен і ў другія калгасы. Вось статут калгаса імя Будзённага, Шумнянскага сельсавета. Ён зарэгістраван Віцебскім гораветам 9 чэрвеня за № 8. Таксама прыкладзены спісы, такія-ж тэрытарыяльныя брыгады-дворкі. Сядзібы калгаснаму двару толькі 0,25 га і пункт аб жанчыне-калгасніцы дакладна скапіраван са статута калгаса імя Молатава.

Статут «калгаса «2-я пільгонна», Бабіцкага сельсавета, зарэгістраван 9 чэрвеня за № 12. Гэты статут ніхто з членаў прэзідыума горавета, як відаць, не чытаў ні да рэгістрацыі, ні пасля.

Старшыня горавета т. Аверын падпісаў пратакол аб рэгістрацыі гэтага статута, хоць у ім няма ні слова аб перамозе над кулаком, прапушчана ў 1 раздзеле і аб прадукцыйнасці калгаснай працы. Сядзіба калгаснаму двару ўстапоўлена 0,25 гектара.

— Хіба гэта не ёсць страта класавай пільнасці, хіба гэта не ёсць праўленне саюзна-бароміх адносін да галоўнейшай палітычнай справы?!

І далей. Аб калгасных брыгадах напісана так: «Для правядзення землепарадкавання арганізаваць у арцелі 4 палыводчыя брыгады і раздзяліць між імі зямлю так: да першай брыгады аднесці в. Скулавічы, да другой — Млышокава, Яскава, да трэцяй — Стутрава, Аўдзееўкі і Макаронкі»...

Як бачыце, урок вывучан не дрэнна і тут двёрка змагаюцца за брыгаду-дворку, а вось колькі калгаснік мае права трымаць свёіх зусім не сказана. Затое ў пункце аб жанчыне ўслужлівы пералічыць папоў далей свайго настаўніка, — ён рашыў жанчыну-калгасніцу на кіруючую работу зусім не вылучаць і запісвае: «Пры пасылцы на розныя курсы забяспечыць вылучэнне на іх жанчын не менш 50 проц. ад агульнага ліку пасылаемых, штогод арганізоўваць у арцелі дзіцячы сад, шырока ўдзягаць жанчыну для ўдзелу ў рабоце праўлення, рэўкамісіі, хаты-чытальні і хаты-лабараторыі».

Горавет не супярэчыць — ён і так рэгіструе.

Апалагічае ставовігча і з статутам калгаса імя Леніна, Нікалаўскага сельсавета, які зарэгістраван 13 мая за № 3. Даслоўна тут запісана так: «Устанавіць, што кожны калгасны двор арцелі імя Леніна мае права трымаць у сваім асабістым карыстанні адну карову, да 9 галоў маладняка (ягнэль, цялят), да 10 азячак і коз, абмежавваючы велікасць

птушак і трусаў і да 20 вуляў пчола і 2-х свінамацак з прыплодам».

Ужо такога пункту — да 9 галоў маладняка і 2 свінамацак і самі калгаснікі не прымалі, а пералічыць падрабязна — прэзідыум-жа горавета зарэгістраваў.

Статут калгаса «Новы шлях», Должанскага сельсавета, зарэгістраван гораветам 9 чэрвеня за № 9. Усё тое-ж самае, толькі гэты статут зноў на рускай мове.

Неабходна адзначыць, што III раздзел статута, у якім гаворыцца аб сродках вытворчасці арцелі, дзе ўказваецца што паллягае аграмаджэнню ў Віцебску, рашылі змяніць па-свойму, абмежаваўшыся ўказаннем, што ўжо аграмаджана.

Неаднаразова ўказанні партыі і ўрада аб прыёме і рэгістрацыі статутаў нічому не навучылі віцебскіх кіраўнікоў.

Толькі неразуменнем надзянальнай палітыкі партыі і сучаснага сталінскага статута сельскагаспадарчай арцелі можна вытлумачыць прычыны грубейшага скажэння гэтага важнейшага дакумента.

Побач з гэтым узнікае другое пытанне. Чаму так здарылася, што раённыя работнікі, маючы на руках сталінскі статут сельскагаспадарчай арцелі і пастановы ЦК і СНК і побач з гэтым скажачы, супярэчлівы статут на калгасу імя Молатава, прапрацаваны з удзелам т. Башмачнікава, — не толькі не сігналізавалі ЦК КП(б)Б і СНК БССР, не толькі не разгарнулі крытыкі такой прапрацоўкі статута, але ўслужліва пералісвалі, штамавалі і прымацвалі калгаснікам антыпартыйны дакумент?

Гэта гаворыць аб тым, што ў Віцебскім раёне не ўсё добра з крытыкай і самакрытыкай.

В. САВОСТАУ, Прапойск.



Дэманстрацыі ў абарону Абісініі ў Паўднёвай Афрыцы. У Іогеннэсбургу (Паўднёвая Афрыка) пад кіраўніцтвам кампарты адбыліся шматлікія дэманстрацыі пратэсту супраць падрыхтоўкі Італьян вайны з Абісініяй. НА ЗДЫМКУ: дэманстрацыі ў Іогеннэсбургу. На планеце недліс: «РУКІ ПРЗЧ АД АБІСІНІІ».

ІТАЛА-АБІСІНСКІ КАНФЛІКТ

„ВАЙНА ПРАДСТАУЛЯЦЦА НЕМІНУЧАЙ“

ПАРЫЖ, 19 жніўня. (БЕЛТА). Друж у вельмі трывожным тоне абмяркоўвае праблему англа-франка-італьянскай канферэнцыі. Амаль усе газеты выказваюцца пэсімістычна адносна далейшага развіцця падзей. Паводле слоў газеты «Ші парыз'ен», ва французскім міністэрстве замалююць сцэнары і ў колах англійскай дэлегацыі не скрываюць, што надзеі на мірнае вырашэнне італа-абісінскага канфлікту вельмі нязначны.

Газета «Журналь» указвае, што

МАБІЛІЗАЦЫЯ ВАЕННЫХ СІЛ

ЛОНДАН, 19 жніўня. (БЕЛТА). Газеты асуджаюць Італію за тое, што яна адхіляе англа-французскія прапановы. На думку «Морнінг пост», Італія зашыла вояваць. Англійскія ўлады брытанскай калоніі Сомалі рашылі аб вярце, які павінен быць прыняты ў выпадку італа-абісінскай вайны. «Дэйлі тэлеграф» паведамляе аб выключна высокай колькасці італьянскіх суднаў, якія праходзяць праз Суэцкі канал. У прыватнасці, праз канал паслалі першую партыю італьянскіх танкаў.

ДЗЭРТЫРСТВА З ІТАЛЯНСКАЙ АРМІЯЙ

ВЕНА, 19 жніўня. (БЕЛТА). Швейцарскі і югаслаўскі друж адзначае, што колькасць дэзэртараў з італьянскіх часцей, адпраўляемых ва ўсходнюю Афрыку і нова-мабілізаваных, расце з дня ў дзень.

Друж падкрэслівае надалейчай цяжкае становішча аўстрыйскіх награнічных улад, бо многія дэзэртары прабуюць перайсці таксама італа-аўстрыйскую граніцу.

бескарна іграць словам! англа-франка-італьянская канферэнцыя не адкладзена, а пацярпела канчатковую няўдачу. «Эко дэ Пары» піша: Канферэнцыя трох дзяржаў памёрла. Газета «Эвр» падкрэслівае, што ўступкі, зробленыя італьянскаму ўраду, былі такія вялікія, што іх можна параўноўваць з падрабаваннем, якія Італія магла высуць толькі пасля пераможнай вайны. «Вайна — заняўле «Эвр» — цяпер прадстаўляецца немінучай».

ЛОНДАН, 18 жніўня. (БЕЛТА). Прадстаўнік абісінскага ўрада апублікаваў зварот да ўніверсітэта Свабоднай Ірландскай дзяржавы, запрашаючы дактароў, маючых вопыт службы ў арміі, уступіць у ваенны санітарны корпус, які арганізуецца ў Абісініі. Як паведамляюць з Хорара, абісінскі ўрад накіроўвае буйныя ваісковыя часці ў напрамку ў Долю, непалька ад граніцы з італьянскім Сомалі. Гэта нечаканае пераафармленне выклікала паведамленні, што італьянцы будуць пляніраваць у вярхоўі ракі Джуба для аб'яднання сваіх ваенных аперацый.

італа-аўстрыйскай граніцы, ля Брэнора, аўстрыйскія награнічныя ўлады забаранілі пераход граніцы без асобага на гэта дазволу.

БЕРЛІН, 19 жніўня. (БЕЛТА). Згодна паведамлення абісінскага вярхоўнага германскага інфармацыйнага бюро, за апошнія месяцы на бок Абісініі перайшло каля 10 тысяч чалавек з пражываю-

БУРЖУАЗНЫ ДРУК АБ СВЯЦЕ АВІАЦЫІ У МАСКВЕ

ПАРЫЖ, 20 жніўня. (БЕЛТА). Газета «Тан» у паведамленні аб авіяцыйным свяце ў Тушыне, каля Масквы, 18 жніўня піша: «Гэта свята было, баспрэчна, бліскучым доказам жыццёвасці савецкай авіяцыі, якасці яе абсталявання і кваліфікацыі лётчыкаў». У заключэнне ў паведамленні ўказваецца: «Можна безагаворачна заявіць, што авіяцыя і вераі моладзі ў авіяцыю, якасцю адукацыі лётчыкаў, поспехамі, дасягнутымі маладой савецкай авіяцыяй у рэжыме галіў, напярэклад, у парашутызме і планерызме, і, нарэшце, намаганнямі савецкага ўрада і насельніцтва, маючымі мэтай забяспечыць краіне панаванне ў паве-».

ЛОНДАН, 20 жніўня. (БЕЛТА). У перадавым артыкуле, прысвечаным парашутызму, газета «Манчэстэр гардыен» указвае, што на Захадзе могуць пазайздросціць такому ўнушальнаму відовішчу, якое прадстаўлялі сабой 150 адначасовых парашутных прыжкоў на паветраным свяце ў Тушыне.

Вялікі ўраган над Растовам

РАСТОЎ-НА-ДАНУ, 19 жніўня. (БЕЛТА). Ураган выбухнуў нечакана. Сіла ветра даходзіла да 12 балаў. Пачаўся моцны град, пакрываючы зямлю шчыльным пластом ільду. Увесь рух на вуліцы спыніўся. Спыніліся трамвай, аўтабусы і аўтамабілі. Цырк Шапіто, які знаходзіўся ў цэнтры горада, знесен і зруйнаван.

Град раптам змяніўся моцным ліўнем і навалніцай. У нізінных месцах горада затапіла рад дамоў, жылых кватэр і ўстаноў. Вуліцы ператварыліся ў бурна нясуццаю ракі. На гораду малайка забіта каля 15 коней.

У час абвалаў, наваднення і навалніцы ранена каля 20 чалавек. 15 чалавек загінула.

У час навалніцы ў ровных месцах горада ўзніклі пажары, якія былі быстра ліквідаваны прыблышымі пажарнымі часцямі.

На заводзе Ростсельмаш ветрам сарвана страха газавенератарнай станцыі і частка страхі цэха камбайнаў. Вышаў са строю трансфарматар у 5 тыс. кілават. Забіта вадою цэнтрэлектрацэнтрал і падвалы цэхаў.

Выпуск курсаў жанчын — старшынь сельсаветаў

У Менску адбыўся выпуск курсаў, арганізаваных ЦВК БССР для падрыхтоўкі жанчын — старшынь сельскіх саветаў. Курсы скончылі 76 чарніц-калгасніц, вылучаных калгасамі і раённымі арганізацыямі на кіруючую нізую работу ў сельскіх саветах.

Сярод выпускнікоў 7 членаў і кандыдатаў КП(б)Б і 27 комсамолак. Паспяхова прайшоўшыя вучобу пражывалі ЦВК капштоўнымі падарункамі.


Новы асартымент мэблі

Менскі дрэваапрацоўчы завод імя Молатава поўнасьцю пераклалі на вытворчасць новых узораў мэблі — буфетаў, сталаў, крэслаў, каянаў, шафаў і т. д. Завод асвоіў выпуск 11 відаў мэблі. У гэтым годзе будзе выпушчана традункі на 4,5 млн. рублёў, замест 3 млн. руб. у мінулым годзе.

Паркет для новабудоўляў Масквы

Беларускі трэст дрэваапрацоўчай прамысловасці значна пашырыў вытворчасць дубовага паркету, які ідзе для новабудоўляў Масквы. Чырвонай сталіцы ўжо адгружана 50.000 кв. метраў паркету, што складае каля 80 проц. усяго гадовага плана.

Да канца года будзе выраблена для Масквы яшчэ 45.000 кв. метраў паркету, замест 10.000 па плану.



Маленькі музыкант з Бабруйска

У дзіцячай цэнтральнай школе пры Маскоўскай дзяржаўнай кансерваторыі, дзе займаюцца высокаадоранія, талентавыя дзеці, вучыцца дзевяцігадовы хлопчык з Бабруйска, сын маляра — Іосі Мейстэр.

У гутарцы з супрацоўнікам ТАСС дырэктар Маскоўскай дзяржаўнай кансерваторыі праф. Нейгауз паведаміў аб хлопчыку наступнае:

— Іосіф Мейстэр з праградовага ўзросту праяўляў невычайныя здольнасці ў ігры на скрыпцы. У 1933 годзе ён быў прынят у існуючую тады асобую групу, а цяпер у цэнтральную дзіцячую школу пры маскоўскай кансерваторыі па класу скрыпкі да прафесара Ямпольскага.

Зараз Іосі Мейстэр выконвае вусім самастойна складаныя музычныя рэчы. Ва ўсіх выконваемых рэчах маленькі Іосі паказвае вялікія здольнасці і майстэрства. Хлопчык даў ужо 12 канцэртаў у клубах маскоўскіх прапрадпрыемстваў.

Няма ніякага сумнення, завіў праф. Нейгауз, што з Іосі Мейстэра выпрадоўваецца сапраўдны скрыпач — віртуоз.

Лясныя лабараторыі

У Магілёўскім леспрамгасе ятэйка навуковага інжынера-тэхнічнага таварыства, пад кіраўніцтвам інжынера тав. Станкевіча, арганізавала першую ў БССР лясную лабараторыю. У ёй сканцэнтраваны ўсе навукова-даследчыя работы інжынера-тэхнічных работнікаў леспрамгаса, там праводзяцца аналізы жыўцы і глебы. Раней леспрамгас пасылаў жыўцу для аналізаў у Гомель, а глебу амаль зусім не аналізаваў.

У БССР будуць арганізаваны яшчэ 6 такіх лабараторыяў: у Віцебску, Барысаве, Бабруйску, Асіповічах, Хойніках і Петрыкаве.

Прыём у ВУН сталіцы

Штодзённа праз прыёмачную камісію Беларускага дзяржаўнага ўніверсітэта праходзіць 30-35 чалавек. Кожны правяралца асабіста.

На 20 жніўня студэнтамі ўніверсітэта залічана 279 чал., у тым ліку на факультэты: гістарычны — 56 чалавек, геаграфічны — 46, хімічны — 53, фізіка-матэматычны — 37 чал. і яўрэйскі сектар фізмата — 20 чал. Трэба прыняць яшчэ 71 чал. пры 200 заявак.

Партыйна-комсамоўская праслойка сярод залічаных ва ўніверсітэт складае 30 проц. Вялікая колькасць работных невародна ад вярштата.

Новы набор студэнтаў арганізавана ад мінулагодніх семінаў высокімі вадзімі студэнтаў. Асабліва глыбокімі вадзімі выдзяляюцца наступныя з менскіх дэспідолак і аршанскага рабфака. Слабей вадзі рабфакаўдаў менскага рабфака Беларускага дзяржаўнага ўніверсітэта.



Дзеці авіяцыі ў Менску. НА ЗДЫМКУ: парашутысты — ПАТАНІ АРГАСАВА са сваёй дачкой на аэрадроме менскага аэраклуба. Фото КАПЛІНСКАГА.

Камандзіры БВА на ўсвармейскіх спартыўных спаборніцтвах

На вядоўнае закончыўшыся спартыўных спаборніцтвах Чырвонай арміі высокія дасягненні, майстэрскае ўпраўленне камёй паказалі камандзіры БВА.

Тав. Парэціні заняў другое месца сярод удзельнікаў манежнай язды — гэты від спаборніцтва патрабуе выключна чоткага ўпраўлення камёй.

Тав. Селіванчыч — малады, талентавы наезнік на многіх відах складанейшых спаборніцтвах, заняў класныя месцы. Яго майстэрствам любаваліся старыя, бачыў-

шыя віды, коннікі. Не раз тав. Селіванчыч выкажваў бурную апазіцыю сваімі віртуознымі прыёмамі кані.

Тав. Кіроўчыч, удзельнічаючы ў спаборніцтвах па рубцы, перамог усе 12 палей, размернаваных дыстанцыяй 400 метраў, за 35 кунд. 12 перамох за адну палей 35,5 секунды ўзяў тав. Ашчэра.

Коннікі БВА ішлі ў ролі наладчыкаў, паказвалі на прадпрыемствах высокую развіц конныя спартыўныя і на што зможны былі, калі яны баруцца за сва-

Высокі клас стральбы

Камандуючы войскамі БВА тав. Убарэвіч правяраў агнявую падрыхтоўку роты, якой камандуе т. Казаневіч. Камандуючы даў выключна складаную задату: абстраляць з кулямётаў закрытыя цэлі. Рота з гонарам выканала заданне — 80 процантаў палей былі паражаны. 4,5 бала — зверхвыдатную адзенку заваявалі байцы і камандзіры.

Камандуючы войскамі абвясціў усяму складу роты падзяку.

Сярод савецкіх пісьменнікаў БССР

* У верасні спадчыніцтвам дзе творчай дзейнасці пісьменніка Ізі Харыма. Працаваў савецкіх пісьменнікаў арганізацыя ройкейны вечар. Дзе аб Ізі Харыму зрабіў шмат А. Александровіч.

* Пры праўдзены савецкіх пісьменнікаў БССР арганізавана ро літаратурных выступленняў складзе тт. Мещова, Харыма і Зянькога.

ТВОРЫ КЛАСІКАУ СУСВЕТНАЙ ЛІТАРАТУРЫ НА ЯЎРЭЙСКАЙ

Дзяржаўнае выдавецтва БССР выдае на яўрэйскай мове творы класікаў сусветнай літаратуры. Ужо выйшлі з друку на яўрэйскай мове «Юлі Цезар», «Гамлет», «Ромео і Джульета» — Шекспіра, «Знаходка» — Шекспіра, «Знаходка» — Шекспіра.

ЗДАРЭННІ

* Шэйна мушкетёр-наператару, Крымінальна-вышук вышукі пай-ку мушкетёр-наператару. Ут...

ВЕНА, 19 жніўня. (БЕЛТА). Швейцарскі і аўстрыйскі друк адзначае, што колькасць дэзертыраў з італьянскіх часцей, адпраўленых на ўсходнюю Афрыку і нова-наблізаваных, расце з дня ў дзень.

Друк падкрэслівае надзвычай цяжкае становішча аўстрыйскіх пагранічных улад, бо многія дэзертыры крэдуюць перайсці таксама італа-аўстрыйскую граніцу. Пад італьянскімі націскамі былі вылікі італьянскіх кантраляў каля

італа-аўстрыйскай граніцы, ля Брэнера, аўстрыйскія пагранічныя ўлады забаранілі пераход граніцы без асобага на гэта дазволу.

БЕРЛІН, 19 жніўня. (БЕЛТА). Згодна паведамлення абісінскага карэспандэнта германскага інфармацыйнага бюро, за апошнія месяцы на бок Абісіні перайшло каля 10 тысяч чалавек з пражываўшых у італьянскіх калоніях эрытрэйцаў і самалійцаў.

ФАШЫСЦКАЯ ГЕРМАНИЯ ЗАДОВОЛЕНА АБВАСТРЭННЕМ КАНФЛІКТУ

Крок прайшоў перамоваў у Парыжы адкрыта ў Берліне жыць вядуць. Арыкум блізка да міністэра замежных спраў газеты «Дейчэ альтэмайне цейтунг» паведаваў аб тым, што нацыянал-соцыялістычная Германія ставіць стаўку на італа-абісінскую вай-

ну. Даром накарэальны загадавак: «Пасля канферэнцыі прымаліў каску машына». Газета з дрэнна захоўнамай агляднасцю ўказвае, што «Італія выдас курс на вайну, і ніхто ўжо ёй у гэтым не здолен перашкодзіць».

вальнішні ранена каля 20 чалавек, 15 чалавек загінула.

У час навалы ў розных месцах горада ўзніклі пажары, якія былі быстра ліквідаваны прыбыўшымі пажарнымі часцямі.

На заводзе Ростсельмаш ветрам сарвана страха газавенератарнай станцыі і частка страхі цеха камбайнаў. Вышаў са строю трансфарматар у 5 тыс. кіловат. Заліта вадой цэплаэлектрацэнтраль і падвалы цехаў.

З-за збыву электрычных прывадаў спыніў работу паравозарамотны завод імя Леніна. На заводзе «Трубаліт» разбурана качагарка.

Затоплена канцэідэража фабрыка і цагельны завод. Скала ветра з чыгуначнага пуці звалены 4 таварныя вагоны.

Згодна папярэдніх даных, ураганам разбурана 26 дамоў і вырвана з каранем 87 дрэў.



На тэрыторыі менскай цукеркавай фабрыкі «Комунарка» зроблен сквер. НА ЗДЫМКУ: адзін з фантанеў скверу на фоне фабрыкі. Фото КАПЛІНСКАГА.

чал. Трэба прыняць яшчэ 71 чал. пры 200 заяваў.

Партыйна-комсамоўская праслойка сярод залічаных на ўніверсітэт складае 50 проц. Вядзкая волкаспь рабочых неаарэдна ад варштата.

Новы набор студэнтаў адрозніваецца ад мінулагадніх больш высокімі вельмі студэнтаў. Асабліва глыбокімі ведамі выдзяляюцца паступаючыя з менскіх дэспігодак і аршэцкага рабфака. Слабей вяду рабфакаўцаў менскага рабфака Беларускага дзяржаўнага ўніверсітэта.

ПЕРАДАВЫ СЕЛЬСОВЕТ ПА ЗБОЖЖАПАСТАВАХ

ГРЭСК. (Па тэлеграфу). Шыльчынскі сельсавет, уключыўшыся ў конкурс старшын сельсаветаў на 18 жніўня выкаваў гадавы план збожжыпаставак добракасным зярном.

Старшыня сельсавета КАЛЯДА.

Дзяржаўнае выдавецтва БССР выдас на яўрэйскай мове творы класікаў сусветнай літаратуры. Ужо вышлі з друку на яўрэйскай мове «Юлі Цезарь», «Гамлет», і «Ромео і Джульета» — Шэкспіра, Эпаідыяда на яўрэйскай мове «Отелло» Шэкспіра. Эпаідыяда на яўрэйскай мове «Вільгельм Тэль» Лера, акалічэвэцка перавод Гейве — «Германія».

ЗДАРЭННІ

* Шыльчынскі сельсавет, уключыўшыся ў конкурс старшын сельсаветаў на 18 жніўня выкаваў гадавы план збожжыпаставак добракасным зярном.

* Рэпенне жонкі. У вясельнай новай А. (Віцебск) уварылі алы муж Цыганюў А., жонка гэтамі дзямі з Віцебскага дома песты адбыліца павяшчэ канцэ блі кашаную рэчку ў прыпеўшай дастаўлена ў Цыганюў аршытовак.

Да судовай адкаваці прыштэвюцца загадчыкі магазінамі № 14 Акаваы рэантар Н. СТЭР

ПАМЯТКА НАВЕ ВЛТ-1

Беларускі дзяржаўны тэатр **ОПЕРЫ І БАЛЕТА**

Опера **Севільскі цырульнік**
Пачатак у 8 гадзін 30 мінут.
Вілеты ў рабочай кова з 11 да 21 г. 4 да 6 гадзін 1-9 кова тэатра з 12 да 2 г. 2 г. веч.
Прымаюцца заявы на саветыўшчы на коды іса сіджыя.

Гукавы фільм **Канвеед смерці**

Гукавы мастацтва і арт **Насценныя Усцінава**

Дэцым кіно-тэатр (вядомы, кіно-тэатр) **БУДЗЕННЫШЫ**

Кіно «СПАРТАК» Мастацкі фільм **Гібель эскадры**

Даводзіцца да ведама **калгасу і ўтаной**, што на парніках Шклоўскага РСС ёсць у продажы 1.000 парніковых **рам**

і інш. агародны інвентар. Цэны па ўгадэнню. Зварачацца па адрасу: г. Шклоў, БССР, Шклоўскі райсаюз.

Заказы на **ПЕРАПЛЭТНЫЯ РАБОТЫ** прымае майстэрня пры 2

сва. большым ад усеі арганізацыі і прыватных асоб.

Робота выконваецца хутка і агурана па цвёрдым цэнам.

Адрас: Коунальная, 4, тэл. 23-883. Дырэцыя.

ДЗЯРЖЦЫРК «сва. Профінтэр» тэл. 24-171.

21, 22, 23, 24 жніўня
6 ЦЫКЛ ПРАГРАМЫ

12 — **НОВЫХ НУМАРОЎ. КОЖНЫ НУМАР — АТРАНЦЫЁН ПЕРШЫЯ ГАСТРОЛІ**

А. А. ДЗІЕНДОРФА з яго ўзборнай канюшыя чыстакроўных коней

Гастролі палуярнага артыста маскоўскай аэтрады **Н. І. КРЭМІНСКАГА** (фольетоні, гумар і сатыра)

Замежны атракінё Нарвежскія артысты **2 ПАРМАН** (акрабатычны эцюд)

Зноў гастролі лепшай у сваёе трупы асрабатаў-плечавікоў **3 ВЕНЕДЗІК**

Першыя гастролі аюшнія гастролі совецкага палётчыка-рэкардсмена **ПЕРАВОЗЧЫКАВА**

Першыя гастролі самага матадэра жанглёра-віртуоза **П. ЗАХАРАВА**

Ля каўр Фран-Фрыц. **АДКРЫЦЦЁ МАТЧАУ ФРАНЦУЗСКАЙ БАРАЦЬБЫ**

пад кіраўніцтвам вядомага спартсмена арбітра А. В. КАРНЕЛЛІ. Штодзённа 6 гадзін 3 парты. Пачатак прадастаўлення роўна ў 9 г. вечара. Царалны выхад барцоў у 11 г. веч.

Школа ФЗВ комунальнай гаспадаркі

авяшчае **дадатковы набор** вучняў панаступіных спецыяльнасцях: малодшых тэхніку і дэспікаў па архітэктурнаму азелененню гарадоў, слесароў-вадаправодчыкаў, сталяроў, сталяроў-паркетчыкаў, каменшчыкаў па бетону, штукатураў па архітэктурнай штукатурцы, печвікоў.


Тэрмін навучання для каменшчыкаў-штукатураў 6 месяцаў, а для астатніх адзін год. У школу прымаюцца ад 16 гадоў да 21 г. і скончыўшыя 5, 6, 7 класоў аамігодзі. Прынятыя вучні забяспечваюцца стыпендыяй ад 50 да 80 руб., інтэрнатам і сталовай.

Тэрмін падачы заяў да 25 жніўня 1935 г. К заявам прыкладзі наступныя дакументы: аякату, метрычнаў даведку, аб асвеце, аб сапсгановішчы. Адрас: Менск. Нова-Маскоўская 76-1, школа ФЗВ комунальнай гаспадаркі.

Гукавы кіно-тэатр «ПРОЛЕТАРЫЙ»

Ад 25 жніўня **ГУКАВЫ ЗАМЕЖНЫ ФІЛЬМ**

пэміраваны на першым совецкім кіно-фэстывалі



ПЕЦЬКА (ПЕТЭР)

сэння, 21 жніўня **адкрыт папярэдні продаж білетаў**
Каса адкрыта штодзённа з 12 да 4 гадз. дня.

ЗАГАД

па Менскаму гарадскому аддзелу народнай асветы і гарадскому аддзелу аховы здароўя

ад 15 жніўня 1935 г.

1. Усе ўвоўпаступаючыя ў школу вучні павінны прымаць прафактычныя паглыблены медагалы. Згодна плану акалі школы, пачынаючы з 21 па 31 жніўня 1935 г.
2. Усе астагнія вучні, якія займаліся ў м'нулым вучэльным годзе ў менскіх школах, павінны праёшы прафактычны медагалы па сваіх школах з 28 жніўня па 1 верасня 1935 г.
3. Вучні, не праёшышы медагалы, да вэнтатку даспчаны не будуць.

Менскі гарадскі аддзел народнай асветы — КУЗНЯЦОВ
Менскі гарадскі аддзел аховы здароўя — КАГІ

КОНТРАПЕЛІ

ПРОТІВОЗДАЧНЫ ШАРИКИ НА ХІМІКАХ

РЭКАМЕНДОВАН Цэнтр. навуц. кай. НКЗ ПЯ ВАРЫШЫ 3 АБОРТ-МІ

1-ая ф-ка прэфіц. прэпара ІН аховы адароўя

ПРЫ АДСУТНАСЦІ НА МАСКАХ, ВЫСЛАВЮЦА ПОШТАЙ НА АТРАМНІІ ЗДАТКУ МАГАЗІНАМ ХІМФАРМТОРГА «Москва, ул. Горькага, 53»

У аддзел аб'яў званіце па тэл. № 21-360

падышыцеся на газету «ЗВЯЗДА» на верасень.